

бα 61959

Бер. земес
1904 г.

Ба БА 61959

ВІЛЕНСКАЕ ВЫДАВЕЦТВА Б. А. КЛЕЦКІНА

ЯЗЭП НАРЦЫЗАЎ...



Вялікая Шышка

Гравер Я. Нарцисов

Бел. енсей
1924 г.

Бзап 8
61959

А. Віленскій

ЯЗЭП НАРЦЫЗАЎ...

ПАБРАЦІМЦЫ
i
ВЯЛІКАЯ ШЫШКА

І-я ЧАСЬЦЬ ПОВЕСЬЦІ:
ВАР'ЯТ БЕЗ ВАР'ЯЦТВА

ВІЛЬНЯ 1923

«ВІЛЕНСКАЕ ВЫДАВЕЦТВА» Б. А. КЛЕЦКІНА
БЕЛАРУСКІ АДЛЗЕЛ.



9.11.2009

Друкарня „Віленскага Выдавецтва“ Б. А. Клецкіна, Вільня,
М.-Сыцяпанаўская, 23.

Гранчадзинікүй таңшүр Каразын
ауд аттара изгай көмбөлкі.
Одзина барынчанда; бен әздердің
үспелікі. Қызылорда, 25 науенур. 1923

Ағыл Әбділхан

ПАБРАЦІМЦЫ.

18 MARCH A.D.



I.

І дзяды іхныя былі калісь шчырымі прыязнікамі. Дзед Альфука меў свой уласны засыченачак ля пушчы і, апроч земляробства, займаўся яшчэ дзягцярствам. Меў у беразе пушчы сваю ўласную дзягцярную гуту, лупцаваў з пушчанскага лесу смалякі ды бяросту і выганяў з іх дзёгаць, а поруч з дзёгцем, дзеля забавы, тады-сяды пакураваў „за адным дымам” і гарэлачку.

Дзед-жа Гапука праз нейкі час, будучы ў воласьці старшынёю, вёў моцную дружбу з Альфуковым дзедам, няраз пасылаў яму на самагоначку лішнія пуды хлеба і заўсёды стараўся гладка пакрыць яму ягоныя браварныя інтарэсы.

Бацькі-ж іхныя, ня гледзячы на сваю рознастай-насьць жыцьця і дастатку, таксама стараліся не пакідаць успадкованай дружбы.

Бацька Альфука, па імёну Занук, быў здольным чалавекам, дзягцярствам ён не займаўся, бо пушча была ўжо высечана, а астаткі яе былі ўзяты пад строгае ляснічоўства, і дзёгаць гнаць ня было як і з чаго. Затое ён прыдбаў сабе, пры сваёй маленькой, засыянковай гаспадарцы, новае бандарства, каторае складалася, галоўным чынам, з плотніцкага, сталярства і ганчарства. Калі ня бывала заказаў работы па дзевраве, тады ён браўся за гліну і вырабляў, выточаваў з яе моцныя гаршчкі, стаўбуны, гарлачы і прыгожыя міскі, глякі ды розныя забаўныя дзіцячыя цацкі, сьвістулькі, каторыя зімоваю парой, калі рабіць нечага, развозіў на распрадажу.

Бацька-ж Гапука (таксама па імёну Гапон) — быў досыць багатым чалавекам. Ён успадковаваў ад свайго бацькі — валаснога старшыні — не адну капу грашышак,

за каторыя ён выстрапаў нажыць двухснасьцёвы вадзяны млынок, а, памалоўшы на ім гадкоў з дзесятак, злажыўся і закупіў сабе ў дадатак да млына, ад удавы нейкага прагалелага пана, прыгожанкі дварок з фальварачкамі. Хоць і багат быў Гапукоў бацька — стары Гапон, аднак з небагатым Зануком дружбы не пакідаў і вельмі часта запрашаў яго да сябе ў госьці, а асабліва ў тыя часы, калі ў Гапонавым млыне, каторым Гапон моцна даражыў, штось-колеч псовалася і патрабавала рэмонту. А Альфукоў бацька Занук якраз што быў пэўным і недарагім майстрам на гэтых рэмонты.

Вялася дружба між дзядамі, вялася яна і між бацькамі, перайшла яна і на Гапука з Альфуком.

Дзякуючы недалёкаму свайму суседству, Занукоў Альфук і Гапонаў Гапук здружиліся між сабой ад малых дзён. Яны бегалі адзін да аднаго ў госьці, разам гулялі і бегалі па межах сваіх ніў, разам зьбіралі кветкі па лухох, разам спускалі ваду з лужын паслья дажджу і разам склікалі русалак у жыце на ўзлесьсю.

А пазней пад Зануковай наставай вучыліся вылепліваць з гліны вутачак, конікаў і жаўнерыкаў, а высушыўшы, размалёвалі іх фарбамі. І ўсё гэта рабілася разам. Разам цяпер яны вучацца і ў школе прыгожага мастацтва. А дасталіся яны ў гэтую школу праз адно здарэнне: да старога Гапона ў двор часта заязджаўся „на стаканчык чаю“ нейкі старыкаваты бацюшка, ён і падгледзіў у падuroslyм Гапуку талент художніка, ён і парадзіў старому Гапону высунуць свайго сына ў людзі і аддаць яго ў школу вучыць на „жывапісца“.

Стары Гапон спачатку і слухаць гэтага не хацеў.

— Мне, — кажа, — трэба, каб ён быў добры гаспадар, а ня „пэцкаль“.

Але стары бацюшка ўгаварыў такі старога ўпарата Гапона:

— Ты, — кажуць, — ходзіш у цэркву, цалуеш іконы, б'еш ім паклоны і молішся ім? — А ня ведаеш гэтага, што палавіна тваіх малітваў адходзіць за спасень душы таго, хто іх маляваў. Дык вось і ты вы-

праў свайго сына, каб вывўчыўся на такога, за като-
рага будуць усе маліца. Ня будзеш каецца на тым
съвеце.

Здаўся стары Гапон і, пагадзя да восені, сабраў-
шыся з ярыной, здаў свайго маладога Гапука таму
самаму папу — адвязьші яго у ту ю школу, дзе прыго-
жа абразы малююць ды з гліны вылепліваюць роз-
ныя прыгожыя штукі.

Даведаўшыся аб гэтым, Альфукоў бацька Занук
ня вытрымаў каб не пазайздраваць свайму багатому
суседу:

— Што, — кажа Занук, — мой сын горшы, за
Гапонавага? Што, толькі ягоны можа вучыцца, а
мой — не? пашлю і я свайго туды сама, няхай і мой
там патарчыць, няхай спрыту набіраецца, мо' з часам
добрым памочнікам мне будзець, прыгожыя глякі ды
съвістулечкі ляпіць будзем.

І збылося. Выпраўлены бацькам у школу мастакоў,
неўзабаве малады Альфук прыслалі бацьку
у лісьце пацеху, што ён, Альфук, з дамовай адку-
цыяй і бяз ніякай пратэкцыі, а сам праз сабе дабіўся
свайго, ўдачна вытрымаў двухтыднёвую школьнную про-
бу здольнасцяй і прынят у школу проста, як здольнік.
Дзякаваў бацьку за старанні і шчырасць і абяцаў
на лета памагчы бацьку ў ганчарцы. І праўда, дача-
каўшы свайго сына на летнія вакацыі, стары Занук ня
мог нацешыцца і нахваліцца сваім сынам.

— Дачакаўся ткі я — дзякаваць Богу — сабе па-
мочніка. Точыць міскі ды глякі, проста ня гледзячы, а
як вытачыць — дык што яечка, нё нацешыца. Але-ж
гэта яшчэ ня ўсё, няхай ён далей павучыцца дык яшчэ
не такіх штук навучыцца, — цешыўся сваім сынам ста-
ры Занук.

Затое стары Гапон, вельмі рэдка калі ўспамінаў
свайго сына, каторага пасылаў у школу мастакоў, а
калі і ўспамінаў камусь з адукаваных, то зусім бяз ні-
якай уцехі:

Меў я калісь сына, ды згубіў, — ня будзе з яго
гаспадара, толькі напрасна трачуся... Пагляджу, што
далей з яго пакажацца, а, пакуль што, нічагусен'кі-ж
ня бачу. Адно толькі і бачу што гроши марнуець дый

годзі, — жаліўся стары Гапон на свайго Гапука таму самаму папу, праз каторага Гапон паслаў свайго сына ў навукі.

— Ну, а як-же ж там у школе ягоныя „усъпехі, успехі“? — дапытаваўся Гапона стары бацюшак, разглядаючы Гапуковыя рысункі.

— Якога там чорта „съпехі“... Праз тыя абрэзы, што ў нас „чудатворнымі іконамі“ завуцца, і слухаць ня хоча, толькі чую адно, што цяўпець праз нейкія ня-чуваныя „футрысты“ ды „кадэнты“, „футрысты“ ды „кадэнты“. А тых, што чудатворныя абрэзы малююць, начы і не завець, як „багамазамі“. Няма дужа толку, толькі-ж адно тое, што вучоным робіцца.

Ну, што-ж зробіш, ня ўсім-же і „душаспасіцельны-мі угоднікамі“ быць, няхай хоць вучоным зробіцца і гэта няблага, — заспакойваў яго стары бацюшак, хітра-вата жмурачы яму свае старыкоўскія вочы.

Зусім штосьці іншае казаў стары Гапон, спат-каўшыся з Альфуковой маткай Занучыхай, або пася-даючы за чаркай гарэлкі са старым Зануком:

— Дзякую Божаньку, за нашых дзетак, будуць людзьмі, нястыдна будзе ім на вялікі съвет паказацца. Шмат чаго знаць пачынаюць і з чужнікамі абыйсьціся ўмеюць. Маюць чым залагодзіць вока вучонаму чала-веку. Хто ня ўбачыць іхняя „рэчы“, дык ня зьдзівіцца, не нахваліцца... Твой Альфук, дык зусім малайчына, толькі мой Гапук дык нешта нейкае... Зусім зъмяніўся зашмат гарадзкога, знаць, духу набраўся. Туды я яго выпраўляў, мяне таткам, а бабу маю, мамачкай зваў, а як адтуль вярнуўся то ўжо і не назавець нас начы, як мяне „Бацюшкам“, а яе „Матушкай“, як быццам я поп, а яна ў мяне пападзьдзя нейкая. А як назавеш яго Гапонам або часамі Гапуком, — дык разсердзіцца, хоць ты з хаты ўцякай ад ягонай злос্যці. Які, кажа, я табе Гапук? — трэба, кажа, Гахвонам мяне зваць і „Ага“ прыбаўляць. Я-ж гэтак і раблю, заву яго так, як ён мяне вучыў: „Ага-Гапук — хадзі есьці!“ „Ага-Гахвон — хадзі пойдзем сена паграбаем!“ — Няхай, сабе думаю, будзе патвойму, як ты хочаш. Ён і гэтым нездаволен, і за ўсе мае трафлянъні — мужыком мяне называець: „Ты, — кажа, — бацюшка, мужык,

апрыч свайго млына нідзе ня бываў і съвету ня ба-
чыў!“—Дык вось яно як. А ня хоча, прахвост, ведаць
таго, што гэты мой млын мяне панам зрабіў, а яго,
прахвоста, ў вучоныя панічы вывеў. Але што-ж ты
зробіш з пустагаловым упарам, — фанабэрый набраў-
ся, нездарма-ж твой Альфук і празваў яго: „паважная
шышка“.

Гэтак выражаяў сваю нездаволенасць, зъме-
най характару свайго сына, стары Гапон, перад
Альфуковымі бацькамі. А калі гэта адбывалася ў пры-
сутнасці самога Альфука, то стары Гапон заўсёды
стараўся бальшыну гэтай нездаволенасці скаваць і
замаскаваць яе больш-менш прыемнымі слоўцамі, як
напрыклад:

— А ўсё-ж такі мой Гапук малайчына, хоць куды.
І ростам прыгож і сілай дуж, і дружан, і вучыца ня-
горш людзей, будзе з часам чалавекам, калі паша-
нуецца ды бабы галаву яму ня скруцяць. Гаварыў
стары Гапон і заўсёды на астатку дараджаючы: „Як
там дзе што якое, а вы ўсё-ж такі пільнуйцеся адзін
аднаго, свае людзі, чым дружней, тым ляпей!“

Ну і праўда, дзе-б ні абарачаваліся Гапук з Аль-
фуком, ці Альфук з Гапуком, — яны заўсёды пільна-
валіся адзін аднаго і моцна дружылі. Дома, жывучы
пры бацькох, адбываючы свае леткаваньні, яны часта-
густа адзін аднаго адведавалі і прыносілі адзін аднаму
гасцінцы. Гапук насіў Альфуку найбольш садавіну,
як вішні, сьлівы, яблыкі і дулі з бацькоўскага дворнага
саду, бо ведаў, што ў Зануковых, апрыч дзівюх ста-
рых прыдзічэлых грушын, пасаджаных прадзедаўскімі
рукамі на гародзе, — няма ніякусенькага саду. А Аль-
фук-жа, сваю чарадой, як сын гаршкаля-паліуніка,
приносіў Гапуку ў гасцінец штось-колеч з прыгожа-
вы мастакаванай палівы, як падвязоньнікі, глячкі і роз-
ныя падбукетнікі, бо добра ведаў, што ў пакоях ста-
рога Гапона вельмі скупа і бедна на гэтакія рэчы.

У ясна-пагодныя дні, сабраўшыся са сваімі маляў-
ніцкімі прыладамі, яны цэлымі днямі экспурсавалі, па-
лясох, прыбалациях, ручаёх ды берагох азёр сусед-
ніх ваколіц, малюючы там свае эцюды, а вяртаючыся
да хаты моцна прагаладалымі ад гэтых „эцюдаў“,

цешыліся сваю трываласьцю і моцна дзякавалі адзін аднаму за дапамогі ўва ўзаемных выбарах „удачнага“ пэйзажу. А бацькі іхныя, гледзячы на ўсё гэтае, хоць і пагукавалі аб іх, як аб „пустадомах“, каторыя бадзя-юцца па „пустых“ съцежках, аднак-жа былі моцна здаволены іхнаю неразлучнаю дружбай.

Дружылі яны пры бацькох на вёсцы, а яшчэ мацней дружылі і пільняваліся адзін аднаго, калі абодвы разам аддаляліся ад сваіх родных хат, у далёкае места Далінск *), дзе яны абодвы разам вучыліся ў Даінскай школе прыгожага мастацтва. Там яны разам наймалі сабе супольную кватэрку, разам супольна сталаваліся-харчаваліся, разам неразлучна хадзілі на грамадзянскія сходы і забавы, і разам неразлучна выцерплівалі розныя матар'яльныя недастаткі, якія нярэдка трапляліся праз бацькаўскую нядбаласьць падаслаць ім патрэбны лік гроши на пражыцьцё „у навуках“. А найбольш выказаваў гэтай нядбаласьці Гапукоў бацька стары Гапон, каторы надта не далюбліваў аплачаваць паштавыя расходы на грашавыя для сына пасылкі. У часы такіх недастаткаў, яны шчыра прыкладалі ўсе свае стараньні, каб падтрымаць адзін аднаго, чым толькі мага. Альфук бегаў з канца ў канец гораду, каб якнайхутчэй знайсьці якісь-колеч заработка, хоць-бы, які шыльд стары на перамалёўку. А калі ўдавалася гэта, то Альфук зараз-же прынімаўся за выпаўненне адшуканага заказу, а выпаўніўшы і адтрымаўшы заработка, весела вяртаўся да свайго сябры Гапука, пабразгаваючы кішанём з грашышкамі, каторыя тут-же і выкладаў у супольную пабрацімскую касу.

А Гапук тымчасам, ад нечага рабіць, пісаў і пасылаў ліст за лістом да свайго бацькі ў двор, энэргічна заклікаючы свайго бацьку — старога Гапона, каб той якнайхутчэй аказаў яму ратунак грашавой дапамогай.

„Бацюшка, страяніся! — пісаў Гапук да бацькі. Страйніся і не дапусьці, каб твой талантлівы сын Агафон Агафонавіч пагіб ад голаду і холаду!“

*) Псэўда-назова.

А бацька, тымчасам, адтрымаўшы ягоныя лісты, нёс іх пасуседству да вэтэрынарнага фэльчара, каторы ў ягоным двары кватараўваў, перачытаваў там іх праз фэльчара і сядзіта бубнеў:

„Такая, пне, вялікая шышка, Ага-Гахвонавіч, а ў мяне дурнога мужыка гроши просе... Цілігент з таланам. Калі-ж ты талан, чаму-ж ты ня жывеш са свайго талану, сярод сваіх там цілігентаў? — ды не, а засуваеш свой цілігенцкі нос у маю мужыцкую кішаню?“...

I, згадзя які тыдзень часу, ішоў стары Гапон да Альфуковага бацькі Занука, там ён рабіў супольна з Зануком такую-сякую грашавую складчыну для сыноў і са славамі: „Трэба, пне, ім паслаць, каб яны там у цілігентаў з голаду не пазыхалі“, — адносіў гэтую складчыну дзеля перасылкі да свайго млынара, Бэркі, каторы трymаў ад яго карчму з крамкай ля млыну і часта ездзіў у Далінск па тавары.

Адтрымаўшы ад сваіх бацькоў праз дзельнага Бэрку разам з харчавымі прадуктамі такія-сякія грашышкі, нашыя маладыя Далінцы пачыналі чунець, аджываць. Перш-найперш расплачаваліся з даўжнікамі, загадзя плацілі наўперед за сталаванье і кватэрну, зажаліваліся запасам маляўніцкага матар'ялу, а на астаткі спраўлялі для сваіх бліжэйшых школьніх калегаў угашчальную хатнюю вечарынку, на каторай, апрач сытнай вячэры, ігралі, пеялі, дыспутавалі і праракавалі сваю будучыну.

Малады Альфук хоць і верыў у сваю будучыну, як у нешта „трошкі лепшае і съятлейшае за цяперашняе“, але ніколі нікому ня высказаваўся аб гэтым. Затое малады Гапук ніколі ня мог утрымаць сябе ад пакусы паказаць сябе перад сваімі калегамі будучым „Вялікім“ і з гардасцю рыснуць сябе нязвычайнім, а вышэй за іх стаячым у позе будучага вялікага чалавека.

Дабрадушныя калегі, бачачы ў Гапуку гэты груба атражаны недастатак, хоць і адчувалі да Гапука некаторую прыязнную дружбу, аднак-ж яго не далюблівалі яго за ягонае: „Вось я!“ і няраз кідалі яму ў вушки

найсьмешлівый заўагі: „Аднак-жа з вас досыць вялікай шышка!“

Што датыча Альфука, то Альфук заўсёды адчуваў у Гапуку свайго шчырага друга і на ўсе Гапуковыя фанабэрыі зусім не зъвяртаў ніякай увагі.

Але выпала, аднача, раз такое здарэнье часу, што Гапуковая фанабэрыя, або праудзівей кажучы, грубасьць, так моцна ўквяліла Альфука, што пасля гэтага ўквялення, ледзь-ледзь ня скрушнела назаўсёды між імі іхная пабрацімская дружба.

А здарылася гэта ў часе рыхтоўкі іхнаю школай вечарынкі, „Балю мастакоў“, праз адно іхнае блізкае знаёмства з прыгожай, мілавіднай, маладой, пачынчай мастачкай, дачкой аднаго багатага гараджаніна, паннай Адэляй.

ВЯЛІКАЯ ШЫШКА.

ANTHONY HEPBURN

II.

Ікс-Далінскай школа прыгожага мастацтва, рыхтавала для сваіх аднамястоўцаў, добраахвочных грамадзян вялікага і прыгожага места Далінску, „Баль мастакоў“. Увесь чыста пэрсонал гэтай школы быў пільна заняты прыгатаўленьнем да гэтага балю.

Малівалі розныя дэкаратыўныя ўпрыгожаньні, падраблялі гобелены, будавалі будкі-кіоскі і шылі-вышывалі што якнайарыгінальнейшыя вондраткі для тых, каторыя павінны былі выступаць на балі ў съязгу працэсіяў „Гаспадарства кветкі Васілька“ і „Гаспадарства кветкі Пралескі“, што складала галоўную частку праграмы заганутага балю, балю мастакоў.

Вядомыя ўжо нам студэнты школы прыгожага мастацтва, маладыя мастакі Гапук і Альфук, каторым было задана, ад арганізатораў гэтага балю, падрыхтавацца і выступіць на гэтым балі ў радох паходу гаспадарства кветкі Пралескі касьцюмірованымі прадстаўнікамі шумлівага лесу. А дзеля гэтага, яны павінны былі якнайхутчэй састропаць сабе адпаведныя касьцюмы. Выбар на касьцюмы, для кожнага ўчасніка гэтай працэсіі, быў зусім свабодны, хто які сабе пажадаець, абы на тэму „Лес“.

Выбіралі, хто што хацеў. Хто касьцюм папараці, хто баравіка, хто мухамора, хто птушку нейкую. А Гапук з Альфуком яловую і сасновую шышку.

Спачатку Альфук ня зусім згаджаўся на гэтакія касьцюмы і жадаў замяніць „шышкі“ чымсь-ці іншым. Але Гапук пастараўся на сваім паставіць.

— Ты, кажа, прафан у гэтай справе. Ня будзь паўтораю другіх і ня слухай, хто там дзе што табе кажаць, а паслухай лепш мяне, бо я больш твойго

знаю і магу цябе паўчыць... Што найарыгінальней, тое і найцікавай. Касьцюм-шышка нятолькі арыгінален, але і футурыстычан. І калі мы, апранутыя ў гэтых шышкі, выступім, то мы арыгінальнасьцю сваіх касьцюмаў зробім вялікае сэнсацыйнае ўражэньне на ўсіх. Толькі слухай мяне і рабі так, як я табе кажу..

Ніякіх касьцюмаў іншых, апроч „Шышкі“, я не прызнаю! — настойчыва завяршыў Гапук, велікастонны Агафон Агафонавіч.

— Ну няхай сабе ўжо будзець патвойму, як ты хочаш, шышкі дык шышкі, — адказаў яму Альфук, здаючыся на ягонае упарства, а сам сабе ў духу падумаў: „Ну і нездарма-ж цябе некаторыя з нашых калегаў „Паважнай Шышкай“ вялічаюць“.

А, згадзя пару дзён, кватэрка іхная, каторую яны занімалі пад самым стропам аднаго высокага дома, была загламазджана размотаным дротам ды скрылеўём рудога картону і перапоўнена звонкімі гукамі песень. Гэта Гапук з Альфуком гатовіліся да свайго „футурыстычнага“ выступлення на балі мастакоў і майстровалі самі сабе, з рудога моцнага картону, з дротам, свае велікашышкаўскія касьцюмы.

Адна з маладых, пачынаючых мастачак, панна Адэля, пачуўшы ад некага, што ейныя, трошку знаёмыя ёй, школьнага калегі Агафон Агафонавіч і п. Альфонс, рыхтуюцца да балю мастакоў і мастакуюць для сябе на гэты баль вельмі цікавыя, над'звычай арыгінальныя касьцюмы, моцна зацікавілася.

І вось аднаго дня, спаткаўшы іх на вуліцы, панна Адэля ня вытрымала, каб не зачапіць іх і ня выразіць ім сваей моцнай цікаўнасьці да гэтых іхных, над'звычайна арыгінальных на баль касьцюмаў. Яна выразіла ім сваё жаданье адведаць іхнюю хатню майстроўню, каб пабачыць тое, што яе моцна зацікавіла. Але раней, чымся вырашыць справу гэтага свайго жадання, яна сама запрасіла іх да сябе, каб паказаць ім, што і яна штосьці робіць, нешта мастакуець. Панна Адэля таксама рыхтавалася да гэнага балю і мастакавала сабе касьцюм маладзіцы-сялянкі.

Панна Адэля была чыстай натуры гараджанка; ад малых дзён сваіх яна жыхаравала толькі ў горадзе і вельмі мала знала вёску, а па вёсца і вясковых вопратках яна мела нейкую тугу і ей моцна жадалася напаткаць такіх знаўцаў малаведамай ёй вёскі, като-рыя-б маглі якнайляпей азнаёміць яе з дэтальным вы-глядам гэтых вопратак і яна, якраз што, знайшла сабе гэтых знаўцаў у маладых Гапуку і Альфуку.

Зайшоўшыся да яе, на ейную кватэру, каторая знаходзілася ўва ўласным ейна бацькаўскім, абваколеным садам, доміку-асабняку, Гапук з Альфуком прычы-ніліся дапамагчы ёй у справе ейнага касьцюму. Гапук вылажыў ёй цэлую лекцыю аб вясковых вопратках, аб іх формах выгляду і формах крою, а Альфук прыняў на сябе абавязак у хуткім часе вымастакаваць для яе цэлую колекцыю ўзору вопратнага ўпрыгажэння. Ў падзяку ім за ўсё гэта, панна Адэля пазнаёміла іх са сваімі бацькамі і гэтым зрабіла іх заўсёднымі гась-цямі сваей бацькаўскай хаты.

Панна Адэля мя мела ні братоў ні сёстраў і была ў сваіх бацькоў дарагой адзіночкай.

Бацька панны Адэлі быў досыць багатым чала-векам. Ён, апроч таго, абваколенага садам, муравана-га з вэрандамі, асабнячка, ў каторым сам жыў, меў яшчэ з пару камянічак і ў другой часці гораду. Тры-маў ад гораду на арэндзе паравую лазню. Ды, апроч усяго гэтага, ён меў яшчэ і свой уласны, на ўзьбярэж-жы ракі, лясны склад.

Наш Гапук, як сын гаспадарнага, практичнага ча-лавека, быў вельмі цікаўным у справах эканамічнага стану жыцця знаёмых яму людзей, і, даведаўшыся праз мімаходныя пущыны аб матар'яльных дастатках бацькоў панны Адэлі, пачаў зварочваць на сваё зна-ёмства з ёю вельмі шмат увагі і зрабіўся на некаторы час заледзь ня штодзённым гасьцем Адэлінай хаты.

III.

Аднойчы на адвецарак, глянуўшы на гадзіннік, Агафон Агафонавіч дужа занепакоіўся, ён ухапіў з ве-

шалкі пальто, шапку ды тростку і, съпешна надзяваўчыся, кінуўся ў дзъверы.

— Куды-ж гэта ты так съпешна ўцякаеш, ці не да панны Адэлькі часам? — аклікнуў яго Альфук дабрадушным тонам голасу, сабіраючы са стала ў сваю папку, абяцаныя для панны Адэлі, рысункі народных узоруў для упрыгажэння жаночых вopратак.

— А нашто табе ведаць, куды... Гэта маё дзела, — адказаў яму Гапук, трymаючыся за дзъверную клямку.

— Пагадзі, разам пойдзем, я таксама да яе. Будзем папутчыкамі, — умаўляўся Альфук.

— Абайдуся я і без папутчыкаў. А ты, калі табе так хочацца ўчастаць да панны Адэлі, то можаш сабе, апрыч мяне, — сярдзіта адмовіўся Гапук.

— Што-ж гэта ты так неласкавы са мною. А хіба-ж я табе не таварыш?

— Таварыш, але ня ўсюдых. А што датычыць панны Адэлі, то я цябе заўпераджаю, раджу стрымамца і ня раджу табе пнуцца туды, дзе табе не па раўні.

— Што-ж гэта мае значыць, што ты хочаш гэтым мне выскказаць?

— А гэта значыць тое, каб ты не забываўся, што яна табе не раўня.

— Чаму-ж так яна мне не раўня? — зацікавіўся Альфук, не зъмяняючы свайго супакойна-вясёлага настрою духу.

— Таму, што яна, па крайній меры, дачка не абы якога, а заможнага купчыка, аднаго з самых найбагацейшых людзей гораду. — А ты хто?

— Тоё самае, што і ты.

— Ну дудкі, ня тое. Што я, то ня ты, а што ты, то ня я. Вялікая розніца між намі, — адказаў яму Гапук і злосна ляпнуў дзъвярmi, выходзячы.

Згадзя, паслья гэтага, паўгадзіны часу, Альфук апрануўся, паправіў перад люстэркам свае даўгаватыя валасы, ўзяў пад паху сваю папку з рысункамі, плюнуў трох разы ў чэсьць шустрасці на лені і нясьмеласць і выйшаў са свайго памяшканья, съледам за Гапуком.

Праз нейкай паўгадзіны Альфук быў ужо ў хаце панны Адэлі і якраз застаў там свайго калегу, Гапука, каторы ў гардавата-напыжанай позе паседжаваў сабе ў, выбітым чырвоным шоўкам, мягкім крэсьле, насыпроць панны Адэлі і вёў з ёю, ў нейкім круглаватым стылі, гутарку аб густах і моралі сучаснай інтэлігэнцыі. Але, заўважыўшы прыход Альфука, Гапук змоўк і, з пачьмяnelым колерам і няпрыемным выразам твару, злосна пакасурыйся на тыя дзъверы, праз каторыя меў съмеласць увайсці і перарваць гэтым ягоную гутарку, нейкі Альфук, з каторым яму Агафону Агафонавічу, злозрадная судзьба судзіла кватараўца разам на аднэй кватэрэ.

Альфук з простым і мягкім тонам лёзнасці прывітаўся з паннай Адэляй і, аддаўши ёй абяцаныя рysункі, весела і жартаўліва звяярнуўся да Гапука, падаючы яму руку.

— О, како я віджу тут, як я рад, што я тут не адзін, а з другам. Здароў, Гапук!

— Што ты мяне першы раз сягоныня спатыкаеш, што ты здароўкаешся?— бясчульна і з задорам звяярнуўся да Альфука Гапук і, не адтрымаўши ад яго нічога ў адказ, змоўк нешта надумаваючы, а пагадзя пару хвілін, падняў на Альфука свае карыя вочы і сказаў:

— Вы, Міласцівы Гаспадар, завельмі шмат чаго сабе пазваляеце! Я не пазволю, каб хто калечыў маё імя.

— Ну, а як-жа ж мне цябе, пане ласкавы, зваць, калі не Гапуком, хіба-ж Гапонам?

— Я ніякіх Гапукоў не прызнаю, і прашу вас, пане Дзегцярэвіч, называць мяне так, як съледна! — сярдзіта, але паважным тонам адказаў Гапук Альфуку.


— Шкада, што ня знаю вашага „съледна“.

— Так, як мяне ў маім радавым маёнтку называюць.

— Цяпер я „vas“ зразумеў. У „вашым“ маёнтку ёсьць парабкі і яны „vas“ часамі панічом называюць. Значыць, „вы“ хочаце, каб і я „vas“ называў панічом?

— Не панічом, а па „імя-отчэству“, пазвольце вам заўважыць.

Б 61959



— У такім разе моцна вас перапрашаю „Веліка-
лепны Агафон Агафонавіч, Гаспадзін Кандрашонак-
Кандрашэўскі“, за ўчыненую мной вам зънявагу . . .

І невядома, чым-бы мог кончыцца гэты задор між двумя гэтымі маладымі кавалерамі, каб не схамянная панна Адэля, каторая, нічога ня кажучы, ўхапіла тар-чэўшую ў адным з мягкіх крэслаў ейнага габінету, сваю любімую музыку, гітару, і, з усей сілы сваіх то-ненькіх пальцаў, пачала гучна бубнець струнамі гэтай гітары, быццам нейкі танец, з такім рахункам, каб за-глушыць ня зусім для яе прыемную, здорную між са-бой гутарку ейных маладых калегаў і гасьцей. І, такім чынам, прымусіла іх змоўкнуць, сціхамірыцца і на не-каторы час прытрымаць свае няўтрымныя корці.

Яны змоўклі, натупырылі свае вушки. А на іхных тварах пачалі расквітаць стыдлівія краскі.

IV.

— Ці праўда гэта, як я чула ад некаторых наших школьніх калегаў, што вы зьяўляецца прадстаўнікамі з вельмі багатаю маёмыцю людзей? — ні з таго ні з сяго зацікавілася панна Адэля, ня ўзынімаючы вачэй на гасьцей і настройваючы адну з расстроеных струнай сваей гітары.

— Каторы-ж гэта з нас? — адазваўся Гапук з контрзапытаньнем.

— Ды наагул абодвы, і вы, і вы, — паказала панна Адэля адтапыраным мезінцам на іх абодвых.

— Дзіўныя рэчы! — ўзьдзіваваўся Агафон Агафонавіч, набіраючыся бодрага выгляду і прынімаючы важную позу, зауважыў:

— Ня зусім яно так ёсьць, як людзі гукаюць...
Праўда, бацька мой ня ёсьць ужо такім галышом, як
гэта бывае з іншымі, але і не такі ўжо магнат, якім ён
шмат каму здаецца.

— Напрыклад?..

— Напрыклад: мой бацька, ў каторага я зъяўляюся адзіным спадкавічам, маець досыць абшырнае тэрыторыі прыгожанькі дварок з фальваркамі, каторыя зрабляюцца ўсяго толькі ў дванаццаць сох і...

— Прабачайце, я вельмі мала знаюся па гаспадарцы і на гэтых „сохах“... перабіла яму гутарку панна Адэля.

— І вадзяны млын да гэтага двара, — даваў працяг сваёй гутарцы Агафон Агафонавіч. — Млын гэты к налецьцю мой бацюшкі маніца перабудаваць. З простага вадзяніка зрабіць няпросты, думае паставіць у ім турбін і вальцы, а да вальцаў паравую машыну і шмат чаго іншага... Я-ж, са свайго боку, дараджаў свайму бацюшку, адкінуць на бок усе гэтыя вальцы ды турбіны, а паставіць лепш дынама-машыну ды завясьці ў нашым дварку электрычнае съятло, бо ўжо моцна спрыкрыла мне гэта карасіна.

— Ого-го! — ўзьдзівалася панна Адэля, — знача, ваш „бацюшка“, нішто сабе, заможны гаспадар.

— А, нішто сабе, можна галькець бяз гора. Аднаго толькі не хапаець у майго бацюшкі — гэта шчырэйшай прывязнасці да больш-менш шырэйшай культуры і новых заваяванняў у абладзе тэхнікі... Я ўсё падганяю свайго бацюшку, каб ён, доўга не марудзячы, страпянуўся ды для мяне, як для адзінага сына, справіў такі-сякі аўтамабільчык, дзеля забавы. Гэта-ж было-б вельмі прыемна, леткаваючы, праехацца ў аўтамабільчыку, ну вось хоць-бы і на эцюды. Паставіў бы сабе аўтамабільчык, дзе-колеч, пад дрэўцам, як коніка, а сам пад зялёненькі кусток дый памалёўвай сабе эцюдзікі датуль, аж пакуль ужо добра не павечарэець...

— Ну, а што-ж вам ваш „бацюшка“ на гэта?..

— А бацюшка мой, адным словам, душа-чалавек, пагадзі, кажа, сынку, хоць з паўгадка, пакуль што, нямаю часу на гэткія дробныя справы.

— Слаўны чалавек ваш „бацюшка“, як я чую і дужа-б хацелася калі-колеч пабачыць мне вшага „бацюшку“, такога мілага старычка, — ўзлахвілася панна Адэля дабратою старога Гапона і, скакаўшы колькі хвілін, звярнулася да Альфука:

— Ну, а як у пана Альфонса маенткі?

— Рад быў-бы пахваліцца, ды ня маю чым,— адказаў ёй Альфук.

— У пана Альфонса таксама ёсьць маенткі, —

узноў прылучыўся да гутаркі Гапук, — у пана Альфонса у-ух якія маёнткі, толькі шкада, што яны складаюцца ня з млыноў, не з зямлі, а з гліны, з каторай вырабляюцца гаршкі ды міскі.

— А што-ж гэта мае значыць? — зацікавілася панна Адэля.

— А гэта значыць вось што: я сын памешчыка, а мой калега, Альфонс, сын таго майстры, каторы гаршкі вырабляець і з гэтага жывець, адным словам гаршкалёў сын, хе-хе-хе,—падатнуў Гапук Альфука, быццам так сабе, жартуючы.

— Няхай я сабе і гаршкалёў сын, абы ня сын жывалупа-марадзёра, — бойка адзыўнуўся уквелены Альфук.

— Ці не майго ты бацюшку хочаш за марадзёра палічыць?..

— Няхай-жа Бог съцеражэць і бароніць, каб бацька майго найбліжэйшага калегі ды быў жывалупам. Што-ж я тады варт буду, калі буду вясьці дружбу з сынам жывалупа? — адрэзаў Альфук Гапуку, устаючы з крэсла і бяручы сваю шапку, напагатове падаць паньне Адэлі руку адвітанья.

Панна Адэля, крута ўзьняўшыся з крэсла, падала руку Альфуку і, быццам забыўшыся, падала за адно і сядзеўшаму ў крэсьле Гапуку. Ды, лёзна ім скланиўшыся, прамовіла да абодвых:

— Будзьце ласкавы праведаваць нашую хату, як часьцей. А сама, тымчасам, адыйшоўшыся, ўселася за той стол, дзе стаяла швацкая машынка і ляжалі выкрайкі, белага, што сьнег, кужалю, з каторага панна Адэля строіла сабе на баль мастакоў касьцюм маладзіцы-сялянкі, зусім не звяртаючы ўвагі на прысутнасць у ейным памяшканыні разьвітанага, але яшчэ сядзеўшага ў крэсьле, Гапука.

Гапук, заўважыўшы гэта, хутка ўзьняўся са свайго крэсла, зьняў з вешалкі сваё пальто, апрануўся, і папёрся праз дзъверы на вуліцу, даганяючы свайго калегу Альфука, каторы пасыпей адмерыць крокамі аж некалькі гонаў хады.

V.

Вяртаючыся дамоў, съледам за Альфуком, з Адэлінай хаты, Агафон Агафонавіч меў цьмяна-кіслую міну і пачуваў сябе, як кажуць, „што мыла зьеўшы“.

„Ты не Агафон Агафонавіч, а пастух, пастух-съвіт напас, каторы ў парадачных людзях сам сябе трymаць ня ўмеець,“ — пачаў лаяць сам сябе Гапук, зьбіраючыся навет пляснуць сам сябе па „мордзе“, але, пачуўшы сябе ня дома, а на вуліцы, апомніўся і ўстрымаяўся.

Выбіўшыся на адну з буйнейшых вуліц, стракацейшую шкілом і пазалотаю літар, Гапук убачыў свайго друга, пакрыўджанага ім у Адэлінай хаце, калегу Альфука, каторы стаяў ля вітрыны нейкай кнігарні і любаваўся прыгожымі вокладкамі кніжак. У Гапуковай душы загукала нейкае адроднае, дружбанцкае пачуцьцё, пачуцьцё шчырасці і вінаватасці. Ён ня мог утрыматацца, каб не зачапіць Альфука і не сказаць яму хоць пары слоў вясёлай прыемнасьці. І, падшустрыўшыся, Гапук прызастанавіўся ля тэй вітрыны по плеч з Альфуком, пашукаваючы ў выстаўленых на паказ рэчах сабе тэмы для расплачацца з Альфуком свае гутаркі. Альфук-жа, заўважыўшы гэта, каб уквяліць свайго супречніка, ўмысна адварнуўся да яго плячмі, а пасля, доўга не чакаючы, зрушыўся з месца і падаўся на адход.

— Не, ўцякай, дружышча, пагадзі, пойдзем разам! — аклікнуў Гапук Альфука.

Альфук прызастанавіўся і, надгадзіўшы Гапука, адказаў яму капрызыльным тонам:

— З кім туды ішоў, з тым і адтуль ідзі, чаго-ж ты гонішся за мной... „гаршкалёвым сынам“, каторы табе не раўня. Няхай-бы сабе сядзеў там пры раўні..

— А, ты, як я чую, сердзішся на мяне за нешта. Пэўна за тое, што я ў ейнай прысутнасьці, на гаварыў шмат таго-сяго такога... Ты не сярдуй на мяне, гэта я, так сабе, жартуючы.

— Нішто, добрыя жарты. Сябе высунуў, як сына заможнага гаспадара, багача-памешчыка, з дварамі,

з млынамі, з аўтамабілямі ды з лёкамобілямі, а мяне ў жабракі паставіў... І нашто каму што ведаць?..

— А нашто-ж ты мяне назваў перад ей Гапуком. Ты-ж добра ведаеш, што я моцна ня люблю, каб мяне гэтак хто, ў прысутнасці чужых людзей, называў. Я ўжо няраз цябе аб гэтым заўпераджаў: Заві мяне Агафонам Агафонавічам!

— Гу-ух ты, якая радавітасць.

— А пэўна што радавіцей твойго...

— А можа яшчэ да бацькі твойго, Гапона, і дзе-даўскае імя — Апанаса далучаць? А то і прадзедаўскае Кандраша, калі хочаш, дабаўляць, тады будзеш мець вельмі высокую чатырох'ярусную фамілію, як гэта водзіцца ў заволжскіх татар: „Абдул-Азыс-Алі-Ахмэтаў“, а ты будзеш: „Гапон-Гапон-Панас-Кандрашонак“, — скаліў зубы Альфук.

— Нечага дужа строіць съмешак над імёнамі маіх дзядоў, — загугнавіў пахмурнелы Гапук. Яшчэ далёка твайму дзеду да майго дзеда. Мой дзед хоць быў і з мужыкоў, але, па крайнія меры, вышэй за ўсіх іх стаяў і быў над імі шмат гадоў старшынёю, а твой хто? — дзягцяр, самагоншчык, адно толькі тое, што нейкі дробны шляхціц, ды на сваім уласным куску сядзеў, вечнік-галечнік, а сын ягоны хто? — Гаршкель.

— Няхай сабе і дзягцяр, і самагоншчык. І дзёгаць людзём — патрэбная рэч і самагонка таксама. Няхай сабе і „дробны“, абы вольны, ня ўсім-же было быць і „буйнымі“. Няхай сабе і галечнік, абы ня злодзей... Мой дзед дзёгаць ды самагонку гнаў, але гэтым нікому крыўды не рабіў, а твой прадзед Кандраш, як у пана Пшыпэндоўскага дворным войтам служыў, дык праз усё сваё жыцьцё сваім братом, паднявольным мужыком бізуном скuru лупіў...

— Ну дык што-ж, гэтакі час быў, дык і мусіў лупіць, мусіць было за што лупіць, калі лупіў,—апраўдаваў Гапук свайго прадзеда, патупляючы свае вочы.

— А дзед твой Апанас? — разыйшоўся Альфук, скоса пазіраючы на Гапука.—Дзед твой Апанас крута-дук быў, хаборнік, колькі таго часу старшынёю пабыў, а пасьпеў аж дзьве сялібы сабе прысвоіць, ды мала

гэтага, дык яшчэ ў дабавак, налавіўшы дармавых рублёў, для сына млын купіў.

— Ну дык што-ж, гроши зарабіў, дык і млын купіў. А Бацька мой таксама на млыне зарабіў дый дварок купіў. Няхай і твой бацька на гаршкох заробіць ды для цябе двор купіць.

— Ведама, як ён зарабіў, праз фальшаваную нямецкую вагу, ды крадзеную муку, праз сакрэтныя скрынкі ў млыне, каторыя яму Бэрка панамайстваў „пад сакрэтам“. Нездарма-ж яго твой бацька так доўга і ў мельніках тримаець дый карчму тую, гонтам крытую, зьбіраеца яму падараваць „за сакрэты“.

— Брэшаш, дружышча, я ня веру, каб мой бацюшка муку краў. Што дык што, а гэта ты ўжо брэшаш! — усьсердзіўся Гапук.

— Няхай сабе і брашу. Калі мне ня верыш, то запытайся з часам ў майго бацькі, ён усё ведаець, бо бачыў усе там тыя вашия „сэкрэты“. Ведаець, добра ведаець, дзе колькі гарцаў чужой муки застаецца, пасля меліва.

— А як і калі ён гэта мог бачыць, скажы?

— Тады, як шасьцярню пад жорны ў вашым млыне рабіў і ставіў...

— А мне ўсё-ж такі ня верыцца... Першы раз чую гэткія рэчы, каб бацька мой, будучы такім заможным гаспадаром, ды такім паскуднымі рэчамі займаўся... — ўзьдзівываўся Гапук, чырвянеючы ў твары.

— Калі ня верыш, то можаш сам зьверыцца, з часам, і я табе ў гэтым дапамагу.

— А аднак, я гэта зьверу! — загукаў Гапук адкрыўенным і энэргічным тонам голасу. Гэта я зьверу. Як толькі прыеду дамоў, леткаваць, то зараз-жа пайду ў бацькоўскі млын, вазьму Бэрку за бараду дый скажу яму: — „А ну, Бэрка! Пакажы мне тыя засекіскрынкі, закервашы, куды чужая мука сыплецца ды з іх не высыпаецца“. Не пакажаць, сам пайду шукаць, а як знайду, паламаю, пакрышу ўсе гэтыя зладзейскія вынайды. А самага Бэрку, тымчасам, вазьму за бараду, ды „па мардасам“. Вось дзе будзе „футурыстычна“. Ну, як патвойму, Альфук?..

— Нічога не скажу табе, браток... Скажу табе толькі адно, вось што: Ня будзь, часамі, дуралеем і ня корч з сабе Вяльможную Шышку, ды не паніжай перад сабёю свайго бліжняга, вось, напрыклад, як мяне сягоныня... Каб ня гэта, то ты ў мяне, адным словам, малайчына, — пахваліў на астаттку Альфук Гапука, весела пазіраючы яму ў очы.

— Дай мне „лапу“ міралюбнага! — весела звярнуўся Гапук да Альфука, выстаўляючы яму руку.

— На „пяць“, лапа за лапу! — таксама весела адгукнуўся Гапуку Альфук, падаючы і паціскаючы яму руку.

У гэтую хвіліну яны былі ўжо блізка ад сваей кватэры, каторая знаходзілася ў адным з высокіх мураваных дамоў прыгараду і зъмяшчалася дзесяць на паверсе пад самай шаламядзьдзю страхі, з широкім італьянскім вакном у шчыце, выходячым кудысь на, засаджаны фруктовымі садамі, панадворкі.

Зайшоўшы ў памяшканье свае кватэры, яны зрабілі з хлеба з маслам перакуску, выпілі па шклянцы халоднай кавы і хуткім рухам прыняліся за працу наладжаваньня сваіх бальных касьцюмаў, між сабою весела пагутараваючы:

— Ты Гапук, як я бачу, ты такі здорава прыліп да панны Адэлі.

— Якраз-што, наадварот, — ні я да яе, а яна да мяне... Яна-ж па мне праста вар'яцець. Часамі мне яе аж шкода робіцца і так баюся, каб яна, часам, без мяне ў іпахонdryю ня ўпала.

— Старайся, старайся, браток, каб бяз крыўды не паадзіночку, калі ўжо вар'яцець, то разам удаваіх, — пад'жартоўваў Гапуку Альфук, прымяраючы на ім лускавастую картонную лубянку шышкі.

VI.

Дачакаўшыся дня вечарыны „Балю Мастакоў“, Гапук з Альфуком, дружна прыняўшыся за аканчальніе парадкаваньне сваіх бальных велікашышкаўскіх касьцюмаў і дабіўшыся ў гэтым пажаданага канчатку, пачувалі сябе ў поўным задаволеніні. Касьцюмы-шиш-

кі выйшлі надзіва і давалі поўную ілюзію тых малюсенькіх шышак, якія нам даводзіца бачыць на дрэвах хваёвага лесу.

Гапук з Альфуком, адзяваючы адзін аднаго ў гэтая шышкі, не маглі адлюбавацца, нацешыцца імі.

— Ну, як табе, браток, здаецца, — звяртаўся Гапук да Альфука, — нішто з мяне мастак? Бачыш, якія я касьцюмчыкі прыдумаў, такія што, ты і ў съне ніколі такіх ня бачыў.

— Прыгожыя рэчы, але не на доўга, — адказаў яму Альфук.

— Як не на доўга, а ўспаміны таго ўражаньня, каторое мы сабою зробім на ўсю публіку, нічога ня варты? — оптымізаваў Гапук.

— Ты ў гэтым маеш рацыю, — адказаў яму Альфук, а сам сабе, прыпамінаючы апошняе іхнае спатканье ў Адэлінай хаце, падумаў: „Вось дзе рука адпомніць мне яму за гаршкалёвага сына“.

А вось і вечарына балю мастакоў...

У той час, калі перапоўненая публікай бальная зала, з напруженым зацікаўленнем выжыдала падніцца завесы, ў гэты час за завесаю нешта дзеялася:

На сцэне, цесна згурмаваўшыся, гатовымі рушицца ў паход, стаялі і выжыдалі загаду два гурмы: гурм „гаспадарства кветкі васілька“ і гурм „гаспадарства кветкі пралескі“. Празвінелі заўпярэдныя званкі. Увесь састаў пэрсаналу, выпаўняўшага свае ролі ў працэсіях, быў напагатове і кожан з іх стаяў на сваім, загадзя вызначаным, месцы. Толькі Гапук з Альфуком ня былі гатовымі, чамусьці капашыліся і ніяк не маглі давясьці да парадку свае „шышкі“. У апошніх званкох перад самым выхадам у паход, калі Гапук стаяў ужо напагатове, як ступіць, то Альфук, у катрага „касьцюм шышкі“ зашпіляўся ня звонку, як у Гапука, а з асяродку, распрануўся і запрапанаваў Гапуку свае ўслугі:

— У цябе, дружышча, як я бачу з-заду падол не ў парадку. Калі хочаш, то я табе яго папраўлю.

— Папраў, калі не лянішся, — адказаў яму Гапук супакойна, нічога ў гэтым не падазруючы.

Альфук нагнуўся да Гапуковых ног, туга пасьцягаваў моцныя драцяныя спражкі ў падале Гапуковага „касьцюму шышкі“. Звузіў падол Гапуковага „касьцюму“ так, каб той ня мог ступіць шырэй, як на паядзі ды, пажадаўшы Гапуку, як другу, „повен кораб прыемных неспадзевак“, адыйшоўся ў бок, да загадчыка парадкам паходу працэсіяў і заяўіў:

— Будзьце ласкавы паставіць на маё месца кагось іншага, бо я хвор. У мяне моцна расстроіўся жывот... Ня вытрымаю! — Сказаў, а сам, доўга ня думаючы, пусціўся бягом у „апошняе месца“ закулісся.

А калі пачуў, Альфук, што ўжо загудзелі съпевы, працэсія пайшла ў паход, тады Альфук пайшоў у тэатральную вонратню і пачаў у ёй рыцца. Перарыўшы ўсе, якія там былі, тэатральныя вонраткі і, выбраўшы з іх, больш-менш, падхадзячы пад сярэднявяковую моду, касьцюм Мольераўскага маркіза, апрануў яго на сябе. Зьняў са съязны вісейшую там гітару, ўзяў яе пад паху і пайшоў у агульную публіку на бальную залю, з выглядам сярэдневяковага, франтаватага дона з Мадрыду.

VII.

Мястовая заля, занятая на гэты вечар пад „Баль мастакоў“, была разупрыгожана зусім чыста памастацку.

Парадная сходня, вядучая ў бальную залю, была багата дэкарэвана бахматай зеляніна вazonаў і ўстаўлена цэлай шпалераю малюсенькіх старычкоў, сівабародзенькіх гномаў, каторыя трымалі ў сваіх ручонках рознакалёрныя ліхтарыкі, асьвечаваючы імі, для прыбываючых на баль гасьцей, шлях у бальную залю.

Сама-ж бальная заля, съцены каторай былі абвесшаны штучнымі дыванамі гобэленавскага стылю, прадстаўляла сабой сапраўдную маляўніцкую галерэю ста расьветчыны, галерэю, адкыншага свой век і адыйшоўшага ў незьвіртальную мінувшыну, быту.

Вялізарная бальная заля была перапоўнена публікай...

На сцэне пахарошавалася фантастычна дэкаратыўная брама з розных зіркатах кветак і стылізованай зеляніны расылін.

З авансцэны на партэр спускаўся бярозавы мост.

Зацікаўленая публіка стойма таўпілася на залі, выжыдаючы чагосьці вельмі цікавага.

Празьвінелі апошнія званкі і са сцэны, быццам з нетведамай далі, пачуліся таёмана-ціхія працяжныя гукі хорнага съпеву.

Хутка зъявіўся на бярозавым мосьці, як ёсьць увесь, чорны падгалісты, апрануты ў чорнае трыко, з даўгім львіным, забалдавястым хвастом, пацяглаваты твар з мангольскім бровамі, круканосы, з бародкаў клінам і з даўгімі, шырока-растапырыстымі на галаве, залатымі рагамі, фарсіста-элегантцкі чорт.

Чорт трymаў у аднай сваёй „пярэдняй“ лапе свой уласны даўгі і гібкі хвост, а ў другой зялезнью качаргу з чырвонай, быццам напаленай, качарэжкай.

— Дайце праход, анельскому роду!.. працэсія ідзець, — замармытаў „нячысьцік“, паказаваючы публіцы свае белыя зубы і пажыргаў па залі, ветла і жартайліва ўпрашаваючы публіку расступіцца і даць прасторны шлях для працэсіі. На малапаслухніых лагодны чорт пачынаў сядзіцца, касурыўся, набальшым франтам — качаргою апячы ногі гразіўся, падросткам-жа хвастом матнуць пагражай, а прадстаўніцам прыгожай постаці — залатым рагом баднуць касурыўся. Парадак быў наладжан.

Публіка съцікамірылася і нарыхтавалася да дзвівасаў. Са сцэны рухнула працэсія.

Ішоў парад Васільковага гаспадарства: наперадзе працэсіі, ня ішоў, а нёсьця — краса палёў, сам кветка-Васілёк.

Дзьве пары прыгожых маладых дзяўчатаў-жнеек, апранутых у прыгожыя вясковыя вопраткі і абутих у берасцяяныя лапцікі, ціха пашаставаючы імі па партэры, няслы на нейкай прыладзіне вялізарны растапыриста-каласісты сноп жыта, а ў тым снапе, з прыгожа-мілым дзіцячым тварыкам і ультрамарынавай,

рагацістай каронай на галаве — сам кветка Васілёк, ён сядзеў і весела пабалтаваў сваімі босенъкімі ножкамі.

Съледам за Васільком валачыліся цэлай грамадой, з косамі, граблямі і сярпамі, прыбранныя ў калосья і рознакалёрныя лугавыя кветкі касцы, грабельнікі, грабельніцы і жнеі, і стройна пеялі свае жніўныя ды касьбярскія песні, адсылаючы рэхам адгалоскі па, съледам за імі шоўшым, лесе ў працэсі „гаспадарства кветкі пралескі“.

Съледам за парадам „гаспадарства Васілька“ валачылася цэлая пушча — Гаспадарства Кветкі Пралескі. Наўпередзе ішоў невялікі сівабароды, зеленаваты ў твары, з зялёнаю, квяцістую каронаю на галаве, ўвесь аброслы мохам ды карой, валадар пушчы, сам дзядуля Лясун. Ён ціхім гугнавым таўмным водгудам паўтараў гукі жніўных песень, што нясьліся з Васільковага Гаспадарства, адпраўляючы іх рэхам па сваім, съледам за ішоўшым, лесе.

Лясун за сабой вёў на кветляным павадку запрежжаную ў берасьцянную павозачку з пазалочанымі рагамі і з зялёнаю, што мурог шэрсьцьцю, зялёную казу, каторая вязла красу лясоў у прэдвесень кветку пралеску. За пралескаю валачылася грамада лясных кветак, за кветкамі грамада лясных ягад, за ягадамі грамада грыбоў (тут быў і баравік і рыжак, і сураежачка, і мухамор) — усе яны перасноўваліся жыварухавымі, русавалосенькімі русалачкамі.

На самым астатку паходу Гаспадарства Кветкі Пралескі, съледам за грыбамі, дзе павінен быў ісьці цэлы съцяг пушчанскіх жывёлаў і расьлін, валаклася толькі адна, адна адзінотная прадстаўніца шумлівага лесу, гэта вялізная яловая шышка.

Бедная шышка! Усе „вяякі“ пралесчынага съцягу ішлі сабе нармальнаю хадой, пачуваючыся зусім шчасливымі, вольнымі грамадзянамі свайго гаспадарства. Толькі вялікая шышка ня зусім добра сябе пачувала, ёй нешта перашкаджала і не давала карыстаща нармальнаю хадой. І замест нармальнага ходу, ціхім шагам, яна пусьцілася ў шпаркі бег на месцы. Ножкі гэтай шышкі, як быццам спутаныя ў вельмі кароценъкія

пути, штабнавалі па паркете, што іголкі швацкай машины, разоў па пяток на кожную сэунду, съпешна выбіваючы палупядныя крокі хады, каб не адстаць ад свае кампаніі паходу.

На шышчыным твары рысавалася патужная боль нецярплівасці. А на вачох ейных, што былі выталаплены, як быццам ад натугі пад зъверхсільным цяжарам, блішчэлі шклізістым полыскам съцюдзёныя сълёзы.

З усіх бакоў відалася, што жывая душа гэтай картоннай шышкі была ня звычайна афярай якогася зрадніцкага жарту праз нейкае сумнае здарэнье, а „гэрой-мучальнік за чэсьць і славу прыгожага мастацства“.

А быў гэтым „гэроем-мучальнікам“ — ніхто іншы, як наш паважаны Велікастойны Агафон Агафонавіч у адпавядайчым ягонай фантазіі касьцюме.

Агафон Агафонавіч скамянуўся ўзяць пад увагу, што рух у такім „касьцюме“ ня зусім бяспечны і пачаў высыцерагацца, каб не спатыкнуцца ды не заваліцца. Бо нязвыклыя з хадой „пад штабноўку“ ягоныя ногі, з хвіліны на хвіліну пачыналі прыставаць, мала слухацца і неакуратна выпаўняць загады глуздавога цэнтра руху і роўнавагі.

Не ўважаючы на ўсё гэта, Агафон Агафоныч прыкладаў усё сваё шчырае старанье, каб не адстаць ад працэсіі і даikonаваў свайго. Ён прайшоў праз усю доўж асяродку вялізарнай бальнай залі і не адстаў ні на адзін крок. Але ў самым суколе павароткі, дзе працэсія навінна была зрабіць марш у бок, каб абыйсьці навокал усю залю, тут Агафона Агафоныча спаткала бяда, нячывель: у Агафона Агафонавіча заблуталіся ногі, тулава ня ўтримала гвагі і Агафон Агафонавіч пасланіўся, хістануўся і, як сноп, чмякнуўся ложма на падлогу.

Ня будзь Агафон Агафонавіч „вялікаю шышкаю“, то й зараз зълікідаваў-бы гэтую бяду. Ну, чмякнуўся, заваліўся, на рукі-б апёрся, ногі-б прыкуярэчыў, прысеў-бы, спружыўся-б, ускочыў і ўзнова на нагах. Але бяда ў тым, што Агафон Агафонавіч зусім ня меў чым

апёрціся, бо, як натуральная шышка, зусім ня меў ні-якіх рук. А каб прыкуярэчыць свае ногі ды пры-сесьці, таксама было немагчыма, бо ў Агафона Агафо-ныча як тулава, таксама і ногі зусім ня згіналіся, а спражак тых, што зашпілялі, змыкалі адаробу, нельга было дастаць і расшпіліць, бо яны былі з вонку. Каб вызваліцца з гэтакага, досыць няпрыемнага для інтэлігэнта, стану, тым больш у ваччу таксама інтэлі-гэнтнай і нэрвовакволай публікі, — ляжаць на пад-лозе і рабіць на яе ўражаньне такое, якое могуць ра-біць толькі хворыя падучая хваробай, для Ага-фона Агафонавіча заставалася толькі дзьве рады ратунку, гэта: ці качацца, як спавітаму, ў полачкі дзяцёнку і разрываць на сабе зусіх бакоў съци-скаўшую ягонае цела, лубянку, а, разарваўши, выка-ціцца з яе так, як выкачаваюцца з яйка даседжаныя гусяніты. Або клікаць ратунку: „Падымеце мяне, па-дымеце!“ Але гардае сэрца, эгоістычнае пачуцьцё Ага-фона Агафонавіча, засупрэчыла гэтаму. „Яшчэ пра-сіць там некага“... — уздумнуў Агафон Агафонавіч і вырашыў адкінуць апошнюю раду, а прыняць пер-шую. І прыняў. Агафон Агафонавіч спружыўся і з усей сілы пачаў напружанымі лакцыямі рук і каленкамі ног расьпіраць злазрадную лубянку, которая нагла запа-навала ягонай асобай. Але, моцна спашытая, густа ўтканая норатам дроту, картонная лубянка, не падда-валася разрыву, а быццам дзеля нейкага кепства, толь-кі пукчэла, карабацілася ды моршчылася, а з мар-шчак сваіх строіла грымасы.

Тым часам бліжэйшая ад месца шышкінай ката-строфы бальная публіка, між каторай, як на злое, за-кешкалася і паважана-каханая для Агафона Агафона-віча панна Адэля, — пачынала атакоўваць ляжачую шышку і разурожаная нябывалым такім сэнсацыйным здарэннем, весела ўсьмяхалася, гучна хахатала ды паджартоўвала:

- Ах ей, ах ей, якая вялікая шышка!..
 - Шышка над шышкамі...
 - Ці ня ветрам яе сюды занясло?..
 - За пагатоўем ратунку трэба паслаць!..
- Жартавала разьдзівачэлая публіка.

— Вось дык папісаўся! — падумала панна Адэля, гледзячы на скатастрафіраванага Агафона Агафонавіча. Няўжо-ж ня мог ён прыдбаць сабе больш-менш талковага касцюму? Ну і вывей-жа ты сам сябе на паказ — дубіна!.. Сорам... Хоць-бы загрымаваў сабе морду, як съледна, а то як ёсьць — увесь Агафон, — злавалася панна Адэля, сканфужаная „сваім кавалерам“. Яна саромліва зачырванелася і адыйшлася ў старану ад месца гэтага здарэння.

Нашчасьце, зьнянацку ўзьдзёўбся на гэтае здарэнне сам даглядчык бальнага парадку, залатарогі чорт. Чорт, як чорт, съцяміў у чым справа, і крутавіхлянуўшы сваім забалдавястым хвастом па стаўпелай публіцы, ўхапіў у аберуч ахапкам лежабокую, даўгую фігуру шышкі, як калоду і паставіў яе на ногі, а сам аперазаўшы ейны выпуклы ётан сваім даўгім хвастом, што паясом, ды як быццам „за падручку“ — павёўся з ёю па залі, спакойненъка спацыруючы ды перашептаваючыся.

— Не апускайцеся духам Агафон Агафоныч, — нашэптаваў чорт Агафону Агафонавічу на уха.

— Я думаю проста скінуць з сябе гэтую праклятую адаробу ды ўцячы з гэтага дурацкага маскараду дамоў, — высказаўся Агафон Агафонавіч, скоса пазіраючы ў вясёлыя вочы чорту.

— Ня варта, вы гэтым сябе зусім выведзеце перад сваімі знаёмымі на сорам, засупрэчыў яму чорт.— Ляпей прыстаньцяся такім, як ёсьць, а, тымчасам, мы гэтую справу па стараемся паправіць...

— А чым-жа мы можам яе паправіць?..

— А вось чым, давайце на сядзяні вечар зробімся гэроямі съмеху. Пойдзем у закулісьсе, там я вас загрымірую ў бабу, разумееце? Я вас перараблю з Агафона Агафоныча ў сапраўдную шчырую бабу. А падчас гульняў на залі, мы жырганём з вамі ў скокі, разумееце, ў скокі, няхай з нас съмлюцца. Няхай публіка падумаець, што ўсё тое, што з вамі здарылася, ня ёсьць з нячывелі, а проста ўмыснага дзеля съмеху. Ну як, валём?..

— Ня быў-бы то чорт, у чорта ўсё пачарцінаму...

— Ну, ладна, валём! — згадзіўся Агафон Агафонавіч і з гэтай хвіліны пачаў набірацца съмелаватай шустрасці.

Чорт павалок Агафона Агафоныча ў закулісьсе, пад грым.

VIII.

Працэсія двух гаспадарстваў — Васілька і Прадлескі, выпаўнішы сваё праграмнае заданьне, пры гучных авацыях з боку публікі, зьнікла за кветлянай брамаю на сцэне і рассыпалася...

Замест працэсіі, па бальной залі расхаджавалі сябры мастацкай камісіі, камісіі па конкурсе на прыгожыя жаночыя вопраткі. Яны расхаджавалі і шукалі тых праступніц прыгожай постаці, каторыя, здрадзіўшы „Дамскому Інтэрнацыяналу“ модаў Парыжа, ўзялі на сябе задорную съмеласць зацьміць знаных законамі модаў легальна-істнуючых модніц і абвясцілі поўную незалежнасць для свайго індывідуалістычнага мастацкага смаку.

Пасьля адшуканья і розсыледу, лік гэтакіх „праступніц“ аказаўся зусім невялічкім, усяго чатыры.

Да ліку гэтакіх „праступніц“, зневажыцелек за кону модаў, далучылі і панну Адэлю, каторая зявілася на гэты баль прыбранай у, прыгожа вымастакаваную сваімі ўласнымі рукамі, вопратку маладзіцы сялянкі.

Праз нейкай паўгадзіны, пасьля разгляду мастацкім судом справы абвінавачанай панны Адэлі, быў вынесен мастакамі над ёю прыгавар, паводле каторага панна Адэля павінна была адтрымаць дзъве прысуджаныя ёй мастацкім судом рэчы: абраз і статуэтку.

Першая з дзъвюх гэтых рэчаў, выабражала сабою малаяунічы пэйзаж з жывымі істотамі: шырокая рака з пясчанымі берагамі, кусты па ўзьбераежжы. На далейшым пляне шмат купальніц, а на бліжэйшым пляне ўзвал і бухоны куст на ўзвале, а пад тым кустом, быццам прытaiўшыся, сядзіць нейкі панок з біноклем у руках.

А другая рэч, гэта невялічная бронзавая стату-

этка, копія са знамянітай скульптуры Антакольскага,— „Мэфістофэль“.

Панна Адэля, адтрымаўшы ад сваіх старших колегаў па мастацтву гэтыя неспадзяваныя рэчы — панагароды, была моцна ўзрадавана і расчулена. Яна ўхапіла паданыя ёй, прысуджаныя конкурснаю камісіяй, рэчы і, не разглядаючы іх, праворна зьбегла з імі са сцэны на бальную залю. Яна пачала між публікі пашукаваць сваіх дружбантак, каб падзяліцца з імі сваею радасцю ад сюрпризаў. І якраз наўрэла на адну са сваіх прыязніц, былу калежанку па гімназіі, панну Лізу. Панна Адэля ўхапіла яе за руку і пацягнула за сабой на адзін з застаронкаў бальной залі. Там яны ўселіся на ўслоне і пачалі разглядыць мастацкія нагароды.

— Эх, Адэлька, ты мая, Адэлька! — ўзгаласілася Адэліна дружбантка, гледзячы на адтрыманыя ёю ад мастакоў гасцінцы. І хапіла-ж ў цябе адвагі прыняць ад гэтых „памаднікаў“, гетакія рэчы. Ты-ж прыгледзіся да іх харащэнька дый падумай: што адтрымала? — Гэта-ж проста сорам...

— Які-ж тут сорам, што за сорам, дзе ты яго бачыш? Я тут зусім ня бачу таго, што ты бачыш. Трэба ведаць што гэта мастацтва...

— Але-ж ты прыгледзіся харащэнька і раскусі, — галасіла панна Ліза. Ну вось, няхай сабе вось гэты малюнак: вун там, бачыш?, купаюцца, гэта нічога, рэч звычайная, купацца трэба. Але чаго вось гэты „старая лыжа“, пад куст забраўся, дый яшчэ з біноклем?..

— Вось тут-то ў гэтым і зъмяшчаецца ўвесь змысел сюжэту, — стаяла на сваім панна Адэля.

— Ну, няхай сабе, аставім гэты абрэз у супакоі. Магчыма, што для яснасці сюжэту яно так і трэба, — згадзілася панна Ліза. — Бываюць-же такія рэчы, што калі яны, ня зусім выразны, ня зусім выяўны для вока людзкога, то наводзяць, часамі, на вельмі прыемныя мысьлі і пачуцьці... Усё тое прыемна, што нягруба кідаецца ў вочы... Але вось чым палюбуйся! — з наруглівым тонам заўважыла панна Ліза, бяручы і падымаючы з Адэлінага прыполну бранзовую статуэтку Мэфістофэля. — Бачыш? Як гэта патвойму, даражэнская,

прыгожа? Ці даводзілася табе калі бачыць штось брыдчэйшага? Гэта-ж зусім непаненская рэч...

— Але што-ж тут у ім брыдкога? Хіба-ж ты ня знаеш, што такое скульптура, мастацкая скульптура. Адным словам, скульптурная штука, дый годзі.

— Ну і штука, добрая штука, нішто сабе штука. Схавай ты лепш гэтую штуку так, каб людзі добрыя яе ня бачылі, ды пасядзі з ёю хвілінку, а я тымчасам, зъбегаю да кіоскаў, мо' там газэціну ці афішыну якую дастану і мы яе, гэтую „штуку“, ўпакуем, каб ніхто яе ня бачыў. З гэтymі словамі, Адэліна дружбантка зънялася з услону і крута папёрлася ў той бок, дзе стаялі будкі-кіоскі, „грыбы“ ды „хаткі на курачых ножках“ і г. д.

Тымчасам рэзнула музыка струннага аркестру і распачаліся танцы.

Панна Ліза не пасьпела дабегчы і да першага найбліжэйшага кіоску, як прысучыўся да яе адзін са знаёмых ёй кавалераў і павалок яе на скокі.

А калі змоўкла музыка і ўняліся танцы, панна Ліза прынесла, для спавіўкі Мэфістофэля, аж цэлы плякат паперы, але ўжо было позна... поплеч з паннаю Адэлляй, у касьцюме сярэднявяковага маркіза і з гітараю ў руках, паседжаваў пан Альфонс і з ласкаваю мінай твару пераштаваўся з ёю на вуха. А між імі, на ўслоне, на фоне чырвонага плюшчу, адкрыта і легальна, бяз ніякага сорamu, сядзеў сабе, ўсьпёршыся на свае хударлявыя калені, „пакрыўджаны“ Мэфістофэль, сумліва пазіраў на бальную залю, ў той бок, дзе ў асыстэнцыі залатарогага чорта, ціха пхнулася з напрамкам да панны Адэлі, вялікая шышка.

IX.

— Пазвольце мне вам адрэкамандаваць, мадам Вялікую Шышку,—зъвярнуўся залатарогі чорт да панны Адэлі і дона Альфонса, стануўшы перад імі ўпоплечкі з распутаным і перагрымованым у адабу старой бабы і Гапуком, прыбаўляючы: няхай жыве вялікая шышка!

— Няхай сабе жывець, — адказаў яму дон Альфонс, перабіраючы пальцамі па струнах сваёй гітары і весела паглядаючы ў вочы сваёй суседкі.

Гапук прыветліва скланіўся перад Адэлья і, весела падміргнуўшы ёй бравым вокам, ласкавым тонам дадаў:

— Добры вечар, як маемся Адэлька!?

— Для каго Адэлька, а для вас, міласьцівы гаспадару, паважаная Шышка, я не Адэлька, а панна Адэлья. А нарэшце яшчэ, пазвольце мне даведацца, я ня ведаю, хто вы такі. Што вы за асоба?

— Я, я?. Я „вашая даўнейшая, калі помніце, дружбантка Агафія Агафонаўна, — жартануў Гапук.

— Ня помню я такой, з такім дзіўным прозывішчам, дружбанткі, — адказала яму панна Адэлья, аскляляючы свае беленъкія зубкі. Можа „ты“ за мяне, мой мілы дон Альфонсе, прыпомніш? — звярнулася яна да сядзейшага ўпрыплеч з ёю на ўслоне „з гітарай пад палой“ маладога вясёлага дона Альфонса.

— О, я заўсёды гатоў на услугі „табе“ дарагая мая маладзіца, Адэлька, — пачаў Альфук пад акомпанімэнт сваёй гітары імпр ovізація: Я помню, як „ты“ мне давала расплятаць твае русыя косы. Я помню, як „цябе“ забірала „твая“ цётка да сябе на дачу. Я помню, ох, я помню, ўсё добра помню, толькі глупых „дружбантак“ тваіх я ня помню... Толькі глупых „дружбантак тваіх“, вось такіх, вось як гэта бязрукая шышка, што стаіць перад вамі, я ня помню.

— Я веру „табе“ мой мілы дон Альфонс. Я веру, што ты не манюка, я веру „табе“, „ты“ праўду сказаў, „ты“ праўду сказаў, „ты“ праўду сказаў дарагі мой, мілы чужаземча, — наругалася панна Адэлья Гапуку, папраўляючы сваімі беленъкімі пальчыкамі зьвіслыя космы валасоў на галаве свайго кавалера „дона“ Альфонса.

Гэтая наруглівая парака, зложаная з „дона“ Альфонса і „маладзіцы“ Адэлькі, дужа заўразіла надта раёнівага Гапука, а выкінутая ёю на ягоны кошт іронія, моцна ўквяліла ягонае эгоістычнае пачуцьцё, пачуцьцё поўнавартнасці.

— Відаць, што ўжо „склеіліся“ між сабой гэтыя дзьве нягодныя блажы... Вы ня чуеце? Яны-ж ужо з „вы“ ды аж на „ты“ між сабой... Вы разумееце? — пачаў нашэптаваць Гапуку на уха залатарогі чорт.

— Пусьцяковіна, я не звяртаю ўвагі... На тое маскарад, — адказаў Гапук залатарогаму чорту. А сам-сабе, ў духу сваім, падумаў: пагадзіце, я вам не дарую гэтага кепства нада мной. Я вам адпомню гэтыя кепкі, будзеце вы помніць мяне... Пазнаеце... Нэрваваўся Гапук са злосці і, ледзь-ледзь ня выгукнуў сваім абразьнікам, з апошніх грубых слоў, сваё „багаслаўленыне на права далейшага каханья“, але гонар чэсьці сту-дэнта стрымаў яго ад гэтай спакусы.

Гапуку вельмі не хацелася парываць з паннаю Адэляй сваіх, між сабой старадружакіх адносін. Разам-жа з гэтым, Гапук быў моцна пераконан у tym, што панна Адэля, як-бы там яна яму не наругалася, каб узбуджаць у ягоным шчырым сэрцы сярдзітую рэўнасьць,— павінна яго кахаць і нават вельмі моцна кахаць.

Гапук зрабіў трох палупядных крокі наўперед і, зрабіўши звярыны пагляд на свайго супярэчніка Альфука ды сабраўшыся з апошнім духам супакойнасьці, звярнуўся да панны Адэлі з наіўна-дзіцячым тонам голасу:

— Значыць вы, вы не пазнаецё мяне?

— Кіньце вы гэтую сваю наіўнасьць, — адказала яму панна Адэля тлумачачы: я сядзіху весяліцца, а вы... Вы сядзіху для мяне зусім нудная, зусім няцікавая асоба

X.

Ля кіоску „хатка на курачых ножках“, спацыруючы вялікаю шышкай, Гапук наўрэў свайго былога настаўніка і друга, мастака-дэкадэнта Разору.

Разора запрасіў Гапука прыйсціся з ім у буфэтную залю. Там пры буфэце, Разора запрапанаваў Гапуку, дзеля шустрасці, пару чарак гарэлкі.

— Ну, бывай здароў і трымайся! — звярнуўся Разора да „Шышкі“, прыпіваючы, даліваючы і ўліваючы ёй

у губу спорную чарку запраўлянкі, а замест закускі ўторкнуў „шышцы“ ў зубы прыпаленую папіроску і дадаў ёй шопаткам на уха: Пакінь ты, братко, гэтую сваю маскарадзкую „адзежу“. Давай пойдзем у закулісьсе, там я памагу табе асвабадзіцца ад гэтага твайго дуралейскага касьцюму, каб ты больш у ім ня мучыўся і ня выводзіў сябе на съмех і сорам.

— Я і сам гэта сазнаю што маё сядодняшніе становішча, — чыста дуралейскае, але, як кажуць: „калі ўзяўся за гуж, то не кажы, што нядуж“. Мушу вытрымаць гэтую маю ролю аж да астатку, — заўпарчыўся спачатку Гапук, але, пагадзя, здаўся на волю Разоры і згадзіўся адправіцца разам з ім у закулісьсе і скінуць там з сябе сваю лубянку... Пайшлі... Там пад гучныя зыкі бальнага аркестру, заходзяць яны у гриміравальны пакой і вось што яны там перад сабой бачаць: пры цымяным съвеце малюсенькай электрычнай лямпачкі, насупраць шырокага съценнага люстра, стаяць (перад люстрам) абняўшыся дзъве нейкія асобы ды шэпчуцца і хіхікаюць.

Мастак Разора, як дэкадэнт і бальшы ахвотнік да камічнага жанру, заўпередзіў „шышку“ шопатам:

— Чуеш! ты пастой вось тут за гэтай шторынай і не паказавайся, а я, тымчасам, пашукаю тэй шпонкі, што запальваюць большую лямпу. Асьвячу іх, як дайдуць да шмат цікавейшага... Вось дык напалохаюцца. А сам сабе падумаў: зраблю я гэта не дзеля таго, каб нехта назваў мой гэты хуліганаваты паступак „маладзецкім“, а дзеля таго, каб ты бачыў, што такое горад, перад каторым ты ў душы сваёй няраз б'еш паклоны...

* * * * *

У гриміравальні было глуха і з усіх куткоў яе павявало духам сіратлівага прыпынку і неахайнасці парадку. Па съценах на, ў беспарафдку ўвогнаных у тынкоўку гвоздох і гвоздочках, віселі рознай масыці лахмаціста-касматыя ды кудлатыя лысыя і нялысыя кучбайкі, вусы ды рознафасонныя бароды. Па сталох ды па падлозе быў цэлы шуметнік парассыпанай пудры, скомшаных афіш і ваты. У левым пярэднім кутку стаяў

аўтаматычны бляшаны вымывальнік, а справа ад прыхаду пад стрыкатымі параванамі, якраз ля самых Гапуковых ног у куточку — зъмяшчалася цэлая куча дэкаратаўскіх прылад, між каторымі, паміж іншым, груба выдзялялася бляшанае вядро з нейкаю жыдкай пабелкай.

У ту ю хвіліну, калі ад стаяўшай абняўшыся перад люстрам, любуючыся ў ім сваімі позамі, нераспазнанай пары, — начало разносіцца ў паветры грыміравальнага пакою адрывіста-звонкае цмоканье пацалункаў, Разора пакруціў ашчупаную ім на съянне электрычную луцайку, грыміравальны пакой асьвяціўся ясным съветам і перад сабою Гапук убачыў дзьве, намазоліўшыя яму вока, касьцюмірованыя фігуры „дона“ Альфонса і „маладзіцы“ Адэлі.

Зънянацку пушчаны ў грыміравальню ясны съвет, аказаўся зусім непалохающим. „Дон“ Альфонс і „маладзіца“ Адэля прынялі яго за самае звычайнае, само праз сябе, зъявішча.

Прысутнасць Разоры была зусім не заўважана ні „донам, ні „маладзіцай“. Затое прысутнасць „шышкі“ была заўважана і ўзята пад увагу, но толькі адною „маладзіцю“ Адэляй.

„Маладзіца“ Адэля, бачачы што ёй „няма куды дзяявацца“, бо ўжо злоўлена, — пусьцілася на нейкія, вядомыя толькі ёй аднэй, выкруты і ўловы:

— Што-б вы рабілі, дон Альфонс, каб цяпер шмыг увайшоў да нас сюды мой Агафон Агафонавіч?

— А нічога, хіба-ж толькі абхапіў-бы вас вось гэткім чынам у чэсьць ягоных уваходзін і надзяліў-бы вас цэлаю капой гарачых пацалункаў, вось гэткім чынам, — адказаў ёй „дон“ Альфонс і, доўга ня думаючы пад словы вось гэтакім чынам“, ён абхапіў панну Адэлю аднэю рукою за талію, а другою кругом шыйкі і ў запраўднасці пачаў выпаўняць сваю заганутую пра-граму, прымаўляючы:

— Вось так. Вось гэтак. Вось гэткім чынам...

А панна Адэля, як быццам жадаючы вырвацца з рук ягонага абняцца, ляніва і млява выпіналася

і бараніла свой твар ад пацалункаў, закрываючы яго даланямі сваіх беленъкіх рук.

Бачачы перад сабою такое зъявішча, Гапук моцна ўзгарэўся і пачаў выходзіць з цярплівасці. Грубая злосць ахапіла ягоным маладым моцна рэўнуючым сэрцам і цягніцы ягоных рук ірвануліся к бою, к бою з „донам“ Альфонсам за Адэлю. Ен нават размахнуўся ўжо съціснутымі кулакамі, каб накінуцца з імі на свайго наруглівага супярэчніка, але тугая лубянка, апанаваўшая ўсімі рухамі ягонага цела, не пазволіла яму.

Глянуўшы навокал сябе і ўбачыўшы што ля самых ног ягоных стаіць з пабелкаю нейкае вядро, яму моцна закарціла ўхапіць ў аберуч гэнае вядро і шпурануць ім у занятую пацалункамі пару. Ен сярдзіта рухануў рукамі так, як ухапіць гэнае вядро, але зла-зрадная лубянка ягонага „касьцюму“, каторы рабіў яго бязрукім,—узнова стала яму на перашкодзе. Зынецярплівелая „шышка“ не ўнялася, яна напружыла свае кароценъкія ногі і з усей сілы брыкнула нагой у вядро. Вядро зрушылася са свайго месца і з бразгатам пакацілася пад ногі наруглівай пары, выліваючы з сябе на падлогу шырокімі рагамі пабелку.

Перапуджаныя зъянінкую бразгатам вядра з брызгамі нейкай вапны, малады „дон“ і „маладзіца“ кінулі рэпэтыраваць свой „жывы абрэз маладога кахраньня“, здумеліся і, адскочыўшы ўрозь, сталі перакідаваць свой зрок то друг на дружку, то на стаячую перад імі ў гордай позе вялікую шышку, то на кінутую ёю ім пад ногі адэрчную „бомбу“.

— Я вам не пастушок! — загукала ім вялікая шышка. Я вам не пазволю строіць нада мной такія кепкі, чэрці вы бязглаздые!

— Прашу не скандаліць! — загукаў у адказ „ёй“ дон Альфонс. Прашу не скандаліць, а ня то стоража паклічу!

— Вы, вы калега Альфонс, завельмі шмат чаго сабе пазволілі!.. — загаманіла яшчэ раз „вялікая шышка“.

— Не тваё тут дзела нам „райню“ разбіраць, — адказаў яму дон...

— Супакойцеся калегі, супакойцеся, няма за што нэрваваца, — пачала згоджаваць іх панна Адэля.

— „Чые-б цяляткі мічалі, а твае няхай-бы лепш маўчалі“. Нішто добрая і з цябе „цаца“, — заўважыў ёй ласкавым тонам Гапук і павярнуўшыся сваю адрабай, выйшаў тупаючы вон з грыміравальні.

XI.

Пад канчатак „балю мастакоў“, каля поўначы, скінуўшы з сябе сваю злазрадную велікашышкаўскую павалаку і, зьняўшы з твару свайго баб'я загрымоўку,— „Агафон Агафонавіч“ пачуваў сябе зусім нармальна. Ён пагуліваў сабе ў кумільгу гуляючых гасьцей балю, ў вітраты звычайнага студэнта і за ўсе велікашышчыныя даказі лічыў сябе зусім безадказным:

— За ўсё тое, што надаказэйнічала Яловая Шышка, няхай Шышка сама за сябе і адказваець, а мой „Агафон Агафонавіч“, за ейныя паступкі, ніякага адказу на сябе не бярэць,— вастрасловіў Гапук спаткаўшыся з паннаю Адэляй і Альфуком, перапранутым з гішпанца ў свою студэнцкую форму.

— І мой Альфук за справы гішпанца, дона Альфонса, таксама ня хочаць браць на сябе адказу,— падакампанаваў яму Альфук.

— І я такога самага зданьня, як і вы,— далучылася да іхнай гутаркі панна Адэля.

— Значыць, згода, на гэтym і канец нашаму маскараду, — зазначыў Гапук.

— Канец нашаму маскараду і ўсяму нашаму маскарадзкаму чмуру, — падтрымаў яго Альфук.

— Усё тое добра, што на жартах пачынаецца, а на згодзе канчаецца. Так і трэба, — падцвярдзіла панна Адэля, з дадаткам: Я надта рада, што вы, хоць пад канец, але выйшлі з цярплівасці і скінулі з сябе гэтую, як я даведалася, начэпленую вам праз арганізатарапаў балю „Вялікую Шышку“... Вось толькі цяпер я маю магчымасць бачыць у вашай, нефальшованай, асобе, настаяшчага Агафона Агафонавіча і настаяшчага кавалера. А то ходзіце сабе, як быццам нейкая калека з адаўбелымі нагамі ды з ампутарованнымі

рукамі, ні з вамі ў танец пайсьці, ні з вамі ў западручкі прайсьціся. Вось дзеля чаго мы, наўмысьлья, з панам Альфонсам і ўзяліся наругаца вам розна, каб чымсь колеч ды вывесьці вас з цярплівасьці... — „разадкрывенынчалася“ панна Адэля перад Гапуком, каб апраудацца, падстаўляючы яму, адтапырыўши, свой локаць ў западручкі.

— „А ўсё-ж ткі ты „добрая цаца“, як я прака-наўся з грыміравальні, — падумаў Гапук, бяручы яе ў западручкі на шпацероўку.

Шпацеруючы, па застароньню бальнай залі, ўзяўшыся ў западручкі з паннаю Адэляй, Гапук вёў сябе ўважна, далікатна і надта зьдзержна ў гутарках. Гапук гутарыў з ёю, як быццам нехаяцца і, ў бальшыне, на ейную з ім гутарку, стараўся адбывацца толькі аднымі паўслоўкамі: „Але, але, але“. Толькі згадзя, калі праз нейкія прычыны, ім патрабавалася на некаторы нядоўгі час разыйсьціся, Гапук да панны Адэлі загаварыў поўнаслоўем:

— Памойму, я вам-бы ня радзіў тут доўга марнець аж да самага дня, — заўважыў Гапук вынімаючы з-за пазухі свой гадзіннік ды паказаваючы ёй на ім час, — бачыце як, колькі часу застаецца да самай раніцы?.. Праз паўгадзіны, а то нават і раней, я буду, напагатове, стаяць на сходні вэстыбулю і буду чакаць вас... Будзьце рупны і доўга не марудзьце... падэзем...

— Але, але, але, — адказала Гапуку панна Адэля і, крутавертам панеслася да паклікаўшай яе, па йменню, нейкай франтаватай, з падstryжанымі пад „скобку“ валасамі, універсталкі.

XII.

Якраз праз паўгадзіны ўгоджанага часу, пасля „ўмовін“, Гапук быў ужо напагатове як выйсьці на вуліцу і, стоячы на сходні галоўнага пад'езду, пад'жыдаў „умоўленых“ выходзін панны Адэлі.

Скора, міма яго зыйшоў па сходні ягоны калега Альфук і зънік за вулічныя дзвіверы.

— Ладна, Альфук сам адзін дамоў паплёўся, туды яму й дарога. Значыць яна з ім не захадзела, а са мной... — падумаў Гапук, уздаволены паняцьцем свайго верху.

Неўзабаве, съледам за Альфуком, зьявілася на сходні і панна Адэля. Гапук крануўся з месца і рухнуўся да яе на выходзіны, але п. Адэля, панурліва патупіўшы свае вочы, шпарка пусьцілася ўніз па сходні, наўцекі.

— Пагадзіце, панна Адэля, я тут, я тут! --аклікнуў яе Гапук. Але п. Адэля не аглянулася і крута шмыгнула за дзъверы пад'ездзу на вуліцу.

Гапук, лічачы што п. Адэля недачула ягонага окліку, кінуўся і ён, за ёю у пагон, на вуліцу.

На вуліцы, ля пад'езду, стаяла напагатове фаятонная фурманка, а ў фаятоне сядзеў п. Альфонс.

Выбегшы з параднага ходу на вуліцу, панна Адэля скокнула ў фаятон да свайго калегі Альфонса і ўсеслася з ім.

Выбегшы съледам за Адэляй, даганяючы, на вуліцу і ўбачыўшы, што даганянная ім панна Адэля ужо:

„Пры поўным ладзе
Сядзіць на панарадзе“

Гапук кінуўся к фаятону да панны Адэлі, каб сказаць ёй нешта дужа пільнае, перасьцярагаюче. Не пасьпей Гапук і губы разінуць, як Альфук нокнуў, а фурман з пугі хопнуў, конь ірвануўся і „Альфадэлін фаятон“ крута катнуўся, брызнуў сваімі гумавымі абадамамі Гапуку ў твар макраядзьдзю адліжнага сънегу і панёсься вуліцаю ў той бок, дзе на фоне цёмнасы зага неба, быццам нейкая высокая ёлка, тарчэла „Скарынаўская вежа“.

XIII.

Гапук съцёр нацягнутым рукавом са свайго твару съцюдзёныя брызгі ад колаў фаятону, пастаяў, здумлена паўзіраўся ўсьлед таму фаятону, каторы шпарка, што птушка, панёсься ў перспектывную даль вуліцы, ўносячы з сабою нетведама куды, вырваную з яго-

ных рук, таварышам-другам, шчыра кахраную красавіцу Адэлю ды, цяжэнъка ўздыхнуўши, падумаў:

„Крухнулі ўсе мае моцныя падмуроўкі, што я за-
кладаў пад бажніцу майго з ёю кахраньня. Напрасна,
зусім напрасна я так шчыра надрываў свае сілы, за-
кладаючы іх з цяжкога каменьня... і ці ня дзівак-
жа з цябе, ты бесталковы, Гапук? Альфук, таварыш
твой, каторага ты перад ёю заціраў і заўсёды стараў-
ся паставіць яго ў ейных вачох, як нікчэмніка, пера-
мог цябе. Ён пачаў будаваць завальню свайго з ёю
кахраньня ні з векавечнага каменьня, як ты, а праста
з хуткатаючага сънегу і лёду і ён, ён змог ейнае сэр-
ца. Ён змог ёйнае слабое сэрца і перамог цябе!“...

Апошнія слова ў думках: — „Ён змог ейнае сла-
бое сэрца і перамог цябе“, — Гапук выгукнуў яўным
голосам, ды так зычна, што аж некаторыя з, праха-
дзячай міма яго, вулічнай публікі, пачалі зъвіртаць
увагу. Дзіве нейкія дамы і адна з імі паненка-курсіст-
ка аж прыстанавіліся і, нязначна, з зацікаўленынем,
пачалі прыслухоўвацца, каб расчуць, што будзець да-
лей гукаць гэтые незнамы ім малады чалавек, каторы
стаіць сабе адзінотна на акрайцы вуліцы і сам з са-
бою гутарку вядзець аб нейкім „ейным слабым сэрцы“.

— Напрасна ты лічыў яе сваю, напрасна ты на-
дзеі пакладаў... Напрасна верыў ёй, любіў яе так
шчыра і мучыўся душой! — яшчэ аж гучней загукаў
абяспрытомлены Гапук, зусім не зъвіртаючы ніякай
увагі на тое, што ён ня дома, а на вуліцы.

— Ён ці не п'яны! — заўважыла адна з дзівюх
пад'жылых дам, між каторымі знаходзілася і трэцяя
маладая, апранутая ў форму курсісткі.

— Пэўна, што п'яны, бо каб быў цъвярозы, не
гаварыў-бы адзін, нетведама з кім, — пацьвярдзіла
другая дама.

— Гэткая тут цікавасць, п'яных аглядатць, пой-
дзем адгэтуль, бо яшчэ зъвернецца ды вылаець нас,
як съледна, будзець і стыдна і крыўдна, і жаліцца не
на каго, бо вядома, п'яны, пойдзем, — запрапанавала
першая дама.

Пагадзі цётачка, паставім, ня бойся, ён нас не за-
чэпіць, гэта не п'яны, — адзыўнулася маладая стройная

курсістка, прытрымоўваючы за рукаў тую даму, като-
рая запрапанавала ісьці.

— А хто-ж ён патвойму? — зьвярнулася да курсісткі
першая дама.

— Памойму ён апутан так званымі ідэямі-фікс,
у яго мамачка, галюцынацыі слуху, — адказала ёй
курсістка.

— Вось ня была-б то тая мэдычка, зараз-жа
і выкрыла ў маладым чалавеку нейкія модныя дэфэк-
ты: „галюнацыі”, „дэфіксы”, — весела зауважыла другая
дама, каторую курсістка называла цётачкай.

— „Ты пасеяў каканьне сваё ў бясплодную ніву!
— загукаў Гапук яшчэ.

— Во, чуецце, што ён кажаць, — зауважыла сваёй
цётцы і маме маладая курсістка, расталкоўваючы ім
у чым справа. — Гэты малады чалавек, як чуецца
з ягоных слоў, пачынаець ненармальніцаць на грунце
нейкага каканьня, магчыма, што яшчэ ў самай першай
пачатковай стадыі разъвіцьця гэтай немачы. Яго, ма-
мачка, пакуль няпозна, вельмі-б лёгка было ратаваць.
Шкада такіх людзей, праўда мамачка? — зьвярнулася
курсістка да сваей мамы, ласкова пазіраючы ёй у очы.

— А чым-бы гэта ты магла-б яго ратаваць? — са-
зьдзіўлённа-падазрующим выразам твару спыталася
ў яе ейная матка.

— Чым? — а вось чым: першая гэта патрэбна
якнайласкавей з ім абыйсьціся, бо такі хворы моцна
патрабуець ласкавага з ім абходу; другое, гэта трэба
яго пераканаць у фальшивасці таго, ў што ён так
моцна ўверыўшы, і прынімаець яго, як за нешта за-
праўдане, рэчавістае; а трэцьце, гэта тое, што трэба
каб адараўаць ягоную корць да бязупынных начэплі-
вых думак, — трэба забаўляць ягоную ўвагу рознымі
вясёла-цікаўнымі і прыемнымі, для ягонага кволага
сэрца, разрыўкамі часу. І ад усяго гэтага ён можа
зрабіцца самым найнармальнейшым і працаздольным,
карысным для грамадзянства, сымпатычным маладым
чалавекам.

Гэтак талкавала дабрахвочая курсістка.

— Хух-ця-мне, колькі лекаў! — узгукнула жартаў-
лівым тонам голасу курсістчына цётка.

— Ці не да сябе ты хочаш яго забраць на гэткія лекі, дзеля практикі? — зажартавала каля дачкі курсістчына мама, — бяры, я дапамагу табе, — дадала яна ёй.

— Што гэта маме здалося? Я сказала толькі тое, як трэба гэткіх лячыць у псыхіяtryчнай лякарні. А, пакуль што, перш-найперш яго трэба было-б даставіць да доктара, — запрапанавала курсістка.

— Ня нашая тут справа, мая ты дачушка, ёсьць на гэта паліцыя і карэта мэдыцынскай дапамогі, калі дзе трэба, гэта іхная справа, яны сабе і ведайся,—сказала курсістчына матка і, ўзяўши другую даму за руку, яна ўжо скранулася са свайго месца, як пайсьці далей сваю дарогай, але ачуналы і ўзьдзівачэлы на гэту хвіліну малады Гапук, узноў пацягнуў да сябе іхную цікавасць.

Чуючы, са слоў гутаркі гэтых дам, агульнае аб ім іхнае зданьне, Гапук схамянуўся кінуцца на сама-апраўданье. Ён крута абярнуўся да съвету электрычнага ліхтара, выхапіў са свайго кішаня свой невялічкі паходны альбомчык, з такім рахункам каб гэта бачылі зацікаўленыя ягонаю асобай дамы і, грамзануўши ў ім нешта валаўком, Гапук зварухнуўся са свайго месца, падышоў да „сваіх“ дам і, аддаўши ім, з прыгожым жэстам зьняцьця шапкі, прывет, звярнуўся да іх са съмелым і вясёлым выразам твару, ў мягкім, але важным мэлёдичным тоне голасу:

— Моцна перапрашаю, паважаныя дамы, за маю неасцяярожнасць у тым, што я сваім поэтычным настроем душы, завёў паважаных незнамак у памылковы стан запраўднасці і гэтым моцна патрывожыў ваншыя шляхэтныя пачуцьці, пачуцьці дабрадзейской камне спагады, той спагады, якой я зусім не заслужаваю...

Дамы і курсістка, саромліва адна на адну азірнуліся і, з цярплівым зацікаўленнем, пачалі агаджаваць час, чагосці чакаючы ад стануўшага перад імі, стройнага росту, з прыгожымі рысамі і прыємным выразам адабы твару, маладога дарослага незнамца.

— Вельмі шчыра дзякую вам, паважаныя пані, за пачутую мнай, з вашых слоў, спагаду і дабраахво-

чыя пажаданьні аказаць мне нейкую моральную дапамогу... Моцна шкадую, што я не магу скарыстаць гэтым вашым філёнтропічным дабрадзействам, напрыклад, як вашыя дабрадзейскія клопаты аба мне... Клопат ваш, каб мяне ўмясьцерыць туды, дзе рэмантуюць падупалыя здольнасці здаровага рассудку. Я-жа ж, як досыць здаровы і ўва ўсім нармальны чалавек, зусім ня маю ніякай патрэбы ў гэтым рэмонце, бо я зусім ня ёсьць такім, якім, некалькі хвілін таму, меў гарні вашай міласці здаваца.

— Прабачайце, выбачайце!.. — зауважыла яму адна дама, перабітая ў сваім далейшым высказе, бойкай курсісткай.

— Моцна перапрашаю вас, паважаны пане, за нашу зълішнюю цікаўнасць,—зьвярнулася да Гапука маладая, стройная і шустрая курсістка.

Просім ня мець на нас тут ніякага гневу, бо мы тут, колькі нас тут ёсьць, зусім нічога благога аб вас ня думалі, а толькі моцна зацікавіліся вось гэтым: з кім гэта вы, з такім нязвычайным настроем, гутарку вядзіцё... Будзьце ласкавы не абражацца...

— Калі ласка, я зусім не абражаюся... Гутарку сваю я вёў з духам, з духам майго пясьнярскага настрою расчуленай души. Я поэт, пішу вершы і, ствараючы іх, раней чымсь запісаваць надуманае, ў альбом, я маю звычай выгукаваць іх жывымі, чутнымі для вуха, словамі, — з вясёлай шустрасцюцю „выспаведаўся“ Гапук.

— А гэта праўда, — падцвярдзіла, прылучыўшыся да гутаркі, курсістчына мама. Поэт, а композытар, гэта нешта супольнае... Я помню, як, я калісь была маладая, гімназістка, праз сцяну маей кватэры, кватарараваў адзін стары кавалер, тэорык народнай музыкі, композытар Агрын, бывала калі ён пішаць свае ноты, то ўжо чуваць. Дудзіць і дудзіць, дудзіць і дудзіць праз усю ноч. Бывала прачнешся, ўжо аж пад самае раныне, залачаць пачынаець, а ён усё сваё, дудзіць і дудзіць, дудзіць і дудзіць.

— Я таксама трошку композытар, свой уласны „стыль музыкі“ ствараю і пішу музыкальныя п'есы

пад назовамі: „Эвачкіныя струны“ і „Шуміць вада на ялавы“, — усхватліўся Гапук перад успадобанай ім не-знаёмкай.

— Як я чую, дык вы талентны чалавек і поэт і композытар, — зауважыла курсістка.

— Яшчэ к таму і художнік, — дабавіў ёй Гапук.

— Ах і вось яшчэ як! — узъдзівавалася курсістка. — У такім разе, вы проста універсалнай здольнасці чалавек. Эта-ж вельмі прыемна напаткаць з такім багацьцем здольнасцяй чалавека. У такім разе, пазвольце-ж і мне прыхвальнуцца, я таксама нязгоршых: апрыч таго, што я будучая мэдычка-псыхіяtryстка, дык яшчэ і артыстка, я піаністка, гітарыстка, танцорка і пяюльля. Будзьце са мной знаёмы. Волька Празароцкая! — адрэкамандавалася курсістка Гапуку, падаючы яму руку.

„Цяпер, трасца яе бяры ту Ю Адэлю, будзеце у мяне Волечка“, — падумаў Гапук, з прыемна ласкаючым пачуцьцём ува ўсім сваім целе, паціскаючы ейную хударлявую руку, з падтроскай, называючы сябе па фаміліі „Лужэцкім“.

Прывіталіся, разьвіталіся, раскланяліся і разыйшліся...

На гэтым і кончылася.

XIV.

Гапук вяртаўся дамоў з „балю мастакоў“ Драмотліва зьняшустрэлы і задумлёны ў бязладлівым роеніні сваім, Гапук зьбіўся са свайго намэтчынага дамоў шляху і зблудзіў якраз на ту вуліцу, каторая вяла да той кутавіны гораду, дзе жыхаравала, пакрыўдзіўшая ягонае „я сам“, — панна Адэля.

Вуліца тая, на каторую ўспаў Гапук, канцом сваім упіралася ў багаты стары мі дрэвамі Гай-сад, на асяродку каторага стаяў невялікі аднастолыны ўтульнага сялібарскага выгляду мураваны харомчык. У харомчыку гэтым і жыхаравала, таміўшая Гапуковае сэрца, маладая і жывадзельная панна Адэля.

Дайшоўши да зялезнага тыну і мураванай прогі Адэлінага гай-саду, Гапуку клікуча кінулася ўвочы,

скроль тын і подгальле дрэў, знаёмае яму съятло з вакна Адэлінай бакоўкі. І яму моцна закарціла паспробаваць, няраз праходжаваныя ім, прагавыя дзьверы, сутачкі, як, ці замкнуты яны. Гапук паціснуў дзьвярных клямак, клямкі ляслі і сутачкі, быццам самі праз сябе, расчыніліся перад ім. А Гапуковыя млявыя ногі, як быццам не пакараючыся ягонаму жаданню затрымацца, пераступілі парог гэтых сутачак і, ціхай мляваю хадой паняслы Гапука па, добра знаёмай яму, абсаджанай ліпамі съцежачцы, вядучай у бок Адэлінай хаты, дзе мігціўся съвет з напоўзапятага фіранкамі вакна.

— Чаго ты йдзеш сюды? Што табе тут трэба? — пытаўся Гапук сам сябе ў сваім духу.

А ногі ягоныя самі, ня слухаючыся ягонага рассудку, ішлі і нясылі яго паміж дрэюю, ўсё бліжэй і бліжэй да съятла, што съяціла ў вакне Адэлінай спальні.

Чуў Гапук, як дзесьці скрыпнулі дзьверы, і недзе дзесь каля вэранды тро разы зюкнуў Адэлін пакаёвы сабачонак, выбегшы на съцежку, кінуўся да Гапука на спатканье. Сабачонак пачаў лашчицца, радасна пішчэць і скакаць яму на полы, грабаючы іх кіпцюркамі сваіх крывацаценкіх маленъкіх лапак.

Гапуку не спадабалася гэтая съмелая „фамільярнасць“ сабачкі.

— І ты такі самы, як і твая гаспадыня, што да кожнага съвежага скора прывыкаюць... Асуч, воўчае мяса, каб цябе воўк зьеў! — шурхнуў Гапук на сабачку і сярдзіта штурхануў яго ад сябе нагой, наносынкам бота.

Сабачонак жаласна заякатаў і, як мячык, пакаціўся ўцякаць ад Гапука на вэранду, а там з піскам і ёкатам пачаў драпацца ў дзьверы Адэлінай кватэры.

Спагадлівая гаспадыня, пачуўши „плач“ свайго любімца, адпёрла яму дзьверы і, ўпускаючы яго к сабе, заспачувальнічала:

— Бедны мой, Шашочак, бедненькі, які-ж тамвар'ят цябе напужаў гэтак? Хадзі-ж хадзі мой, Шашочак, хадзі...

Прыслухаўшыся да тону, прывячаўшага сабачон

ку, жаночага голасу, Гапук распазнаў у ім знаёмы яму голас панны Адэлі і моцна зьдзівіўся:

— Даўно яна там, з тым „Гаршкалёнкам“, села на звоздыка, а ўжо чуваць дома. Так хутка справілася, — падумаў Гапук і саромліва падаўся ў бок са съцежкі ў цъмярань подгальля дрэў гай-саду, каб унікнуць промя вакянічнага съвету з Адэлінай спальні.

Гапук прысланіўся плячом да подгалі таўстога карандавастага дрэва і пачаў перадумаваць:

— „Якая чортава нячыстая сіла мяне сюды прыгнала, завяла мяне ў гэтае месца, дзе мне ніяк сенькай патрэбы. Хіба-ж я п'яны? — Не, я неп'яны, ад дзъвюх выпітых чарак п'ян ня будзеш... Хіба-ж я вар'яцец пачынаю? Мо ўсё тое, што я бачыў на балі і пасьля балю — гэта ўсё зданкі, галюцынацыі, галюцынацыі зроку, слуху і памяці. Можа і „вялікая шышка“ тая, што мяне так мучыла,—ня „шышка“, а толькі сон нейкі. Можа і Альфук з Адэляй, што селі на звоздыка ды паехалі кудысьці „на піва“, гэта было ні што іншае, як зданкі. І тыя сталага выгляду інтэлігэнтныя кабеты з курсісткаю паннай Воляй, таксама былі зданкі?..

Тут-же ж пры гэтым пытаньні, Гапук палез рукою ў запазушны кішэнь свайго пальта, дастаў з кішана, адтрыманую ім у хвілю ягонага разьвітаньня з дамамі, ад курсісткі, візытную карталюшку і, запаліўши серчанку, пачаў разглядцаць. На карталюшцы выразным друкам рысавалася двухслойе: Воля Празароцкая.

„Ну, не, — падумаў Гапук, — як там што, а Волечка гэта ня зданкі, а вось Адэля з Альфуком дык гэта чыстыя зданкі. Бо як-жа яна магла б так хутка справіцца...

Была ўжо позная пара, па поўначы, на ўсходзе неба залачаць пачынала, горад спаў і навокал у спрэс гаспадарыла глуханемая ціш і сълепазорая цъмярань.

Неўзабаве, пагасла і тое съятло, што блішчэла з вакна Адэлінай спальні. На аднай з дарожак гай-саду зьявіўся нехта з ліхтарком трymаючы ў руках і, абсьвечаваючы ім сабе дарожку, пхнуўся к таму дрэву, пад каторым стаяў маркотлівы Гапук, пры съятле запаленай серчанкі, чытаючы на карталюшцы

„Волю Празароцкую“... Некта з ліхтарком — гэта быў стораж Адэлінага панадвор’я.

Дайшоўшы да бяспрычынна марудзіўшага пад дрэвам Гапука, стораж затрымаўся і аклікнуў:

— Хто тут?! — ды паднёшты бліжэй свой ліхтарок, абсьвяціў ім Гапуковы твар і, пазнаўшы ў ім сабе знаёмага, шмат хаджалага па ягонаму панадвор’ю, студэнта, дадаў, — паненка наша ня любіць, калі хто без пары...

— Вось добра, што я вас тут наўрэў — загаварыў Гапук да стоража.

— Добра то добра, але-ж ужо ня тая пара, каб хадзіць — ноч, усе съпяць, мой паночку, — заўважыў стораж Гапуку, — ноч, паночку, ноч... хоць і перапрашаю, але мушу сказаць... Ці туды, ці сюды, але заставацца тут зусім няма дзеля чаго... Перапрашаю, але мушу прогу замыкаць і вы ня вылезеце адгэтуль... Досыць і так мне папала ад паненкі за тое, што я „гультай“ і брамы не замкнуў. Ты, кажа, абібока, ідзі браму замкні, каб хуліганы ў наш сад бадзяцца не заходзіліся, што лаюцца ды сабак б’юць... Дык вось яно што, мой паночку, хоць перапрашаю, але мушу, — прыстаў стораж да Гапука, каб як пазбыць яго са свайго гай-саду.

Гапук, бачачы сторажаву настойчывасць і, не жадаючы, папросту кажучы, быць выгнаным, кінуўся на „далікацыю“. Гапук дастаў у сябе з кішаня папіросынік, выбраў з яго пару папіросін, адну закурыў сам, а другую ўгасціў стоража. Стораж прыкурыў ад ліхтарнай съвечкі папіросу і, пахваліўшы ейны смак, зъмяніў свае адносіны да Гапука, пачаў лепшаць.

— Мо, паночку, маецце штось каму праз мяне перадаць? — зъвярнуўся стораж да Гапука ільсльіваласкавым тонам.

— Не, перадаць, то нічога ня маю, але вось запытаюся. Скажэце мне, дарагі чалавечча, вось што: ці панна Адэля ёсьць дома ці не, калі дома, то як даўна?

— Як ці даўна? Ды яна заўсёды дома.

— А не, ня тое. Ці даўна яна вярнулася з „балю“ і з кім яна вярнулася?

— Як з кім, з якога балю? — ўзьдзівіся старык, — яна ў нас, паночку, зусім не балаўная і ні з кім ні-якімі баламі не занімаецца. Яна ў нас тут нідзе ні з кім нічога ніякага... Дай Божа на ўвесы съвет такіх паненак, як нашая...

Гапук уважна выслухаў сторажаву пахвалу Адэлінай асобы, ўзяў у руکі папіросынік, вытрас з яго сторажу ў прыгаршчы ўсе, колькі меў, апошняя свае піросы і рушыўся на выходзіны з гай-саду, не прытрымоўваючыся съцежкі.

— Сюдой, сюдой, мой паночку, сюдой... Асьцярожненъка, каб не спатыкнуцца... Вось тут ня зусім роўненъка, тут калісь была канава, каб яе качкі. Асьцярожненъка, ўважненъка, каб не спатыкнуцца ды не зъверадзіць ножак, паночку... Вось тут, гэтай съцежачкай, вось тут... А вось і прога з дзъвярмі, для вас, паночку, — ласкава папераджаў стораж Гапука, выводзячы яго вон з Адэлінага гай-саду, асьвечаваючы яму ліхтарчыкам съцежку.

.....

XV.

— О, гэта ты тут, Гапук. Здароў! Дзе-ж гэта ты, дружышча, так доўга бавіўся? — зъвярнуўся Альфук да Гапука, лежачы ў пасьцелі.

— „Па тваіх сълядох бегаў нюшкаючы, як вар’ят, каб вас чорт пабраў разам з тою крутахвосткаю“, адказаў яму моўчкамі ў думках „спадарожаны“ Гапук, вярнуўшыся дамоў з балю мастакоў, запальваючы на стале сваім лямпу.

Запаліўшы лямпу, Гапук маўчком прыняўся разьдзявацца. Ён зьняў з сябе пальто ды скомканым адкінуўшы яго ад сябе на свой ложак, прыняўся за свае манішкі.

— Дык, значыць, ты ўжо і гаварыць са мной ня хочаш, — заўважыў яму Альфук.

«Няхай з табой звоздыкі ды кэльнэры гавораць, што паслугуюць табе за Адэлінія гроши» — адказаў яму Гапук у сваіх думках, капрызна пажмурыўшы

вачмі і пачмыхаўшы носам, зьнімаючы са сваей шыі і сярдзіта кідаючы на стол высокі каляны манішны каўнярок, каторы балюча шмуляў яму ягонае падгарльле.

— Можа вячэраць хочаш, вячэрый, ёсьць што вячэраць, — дамагаўся Альфук распачаць гутарку.

А Гапук, як быццам ня чуючы, зрываў з цэвак сваіх рук з бразгучымі шпонкамі лубяныя нарукавінкі, ды толькі сярдзіта пачмыхаваў носам.

— Глянь, там у душніку стаіць повен гляк кавы гарачай для цябе, а ў шафарэнъцы пірог з разынкамі і яшчэ нешта, калі хочаш, — прычапіўся Альфук да Гапука са сваею дабрахвочасцю.

— Нехачу я ні тваей кавы ні пірага, пі і еш сам, калі хочаш, — сярдзіта адгукнуўся яму Гапук, патупляючы ўніз свае вочы.

— Што-ж ты нешта так раскапрызіўся. Хіба-ж я табе злос্নік нейкі ці што?.. Дзіўны ты чалавек.

Альфук скінуў з сябе коўдру, ўстаў, зълез з ложка, пайшоў у запечны кут, дзе стаяла, з рознымі столовымі прыборамі і харчамі, невялічкая шафарэнъка. Там ён выняў з шафарэнъкі паліўную тацку з пірагом і бутэльку цымянага вінаграднага віна, ўзяў, усё гэта прынёс і паставіў перад Гапуковым носам на стол.

Гапук пакасурыўся на бутэльку з віном і са зьдзіўленнасцю ў выразе сваей міны загаварыў да Альфука зусім звычайным прыяцельскім тонам:

— А гэта-ж што я бачу! Адкуль яно ў цябе бралася?

Х, вось бачыш... Давай спачатку вось хлюбнём, а пасьля будзем даведавацца, — адказаў яму Альфук, наліваючы і прыпіваючы да яго паўнусенъкую шклянку віна. — Ну, бывай здароў!

— Гэта для мяне зусім нешта незразумелае...

— Нічагусенъкі, будзець зразумела, бо й яшчэ адна такая самая стаіць у шафарні. Вылівай, браток, выпівай! — сказаў Альфук Гапуку, наліваючы яму паўнусенъкую шклянку пахнючага чырвонага віна.

Гапук узяў у руку шклянку з віном і з падазрючай цікаўнасцю прыгледзеўся у глыбока-засейшыя ў падлоб'і Альфуковы вочы, але не знайшоўши ў іх

ніякага ценю хітрасьці, а, наадворот, толькі прыязнью дабрадушнасьць, — Гапук паднёс сабе да губы віно і прамовіў:

— У такім разе, я гасьцём тваім... п'ём нейкія пагодзіны і ўзвоніны нашай старой прыязні. Раз ужо гэтак, то няхай сабе будзець так, як ты хочаш. Бывай здароў!

— Бывай, бывай і валі яшчэ адну. Першая была за ўзвоніны нашай дружбы, а другая няхай будзець у чэсьць гэройскай мінуўшчыны і за слайную будучыну тваей „Вялікай Шышкі”... Валі яшчэ адну!

— Не хачу, браток, цябе, ў тваёй бондзе, на кошт наводзіць. Віно гэта дарагая рэч. Дзякую!

— Нечага дзякаваць за сваё ўласнае, а, наадварот, мне трэба дзякаваць табе, бо гэтае віно не маё, а тваё.

— Як гэта яно маё, з якой прычыны? — ўзьдзівіўся Гапук, а сам сабе падумаў: „Калі не за гроши тэй крутахвосткі, то пэўна за нашыя супольныя з ім”...

Пагадзі-ж ты, прахвост, я цябе паўчу як трэба абходзіцца з грашмі пабрацімскага запасу, я табе пакажу, як іх марнатравіць на гэтыя ласушки-пачастушки... Ж пайду гляну ў „пабрацімку”...

Гапук выбраў у стале з шуфлядкі, перапоўненую серабром з грываень ды сараковак, круглякастай формы выгледу, Зануковай работы берасьцянную пушку, адчыніў ейнае днішка, глянуў на зъмешчаны ў ёй супольны з Альфуком свой пабрацімскі скарб, як на нейкае лякарства ад „наглай ды неспадзяванай кішанёвай хваробы”, хваробы-голаду і, праканаўшыся, што гроши цэлы, нікім нячэплены, Гапук зачыніў берасьцянку і, паклаўшы яе на старое ейнае месца, зъвярнуўся да Альфука з пачуцьцем вінаватасьці:

— Перапрашаю, браток, што я на нашую, з табой касу кантроль наводжу... ну, што-ж, давай ужо вып'ем і па другой, трасца яе бяры, толькі вось што, ты ўсё-ж ткі павінен мне выясняніць сэнс гэтай нашай з табой выпіўкі, — згодзіўся Гапук на выпіўку. Ну, бывай здароў!

— Бывай, бывай... Ну, як патвойму, віно „гут”?

— Нават „ганц-гут”.

— І павінна быць „ганцгутам”, бо выбірана не абы кім, а тваею з высокім густам каханкаю, да като-
рай ты раўні не падбярэш...

— Якой каханкай, што ты пляцеш?

— Такой, каторая з другімі любіцца, а цябе за-
нос стараецца вадзіць і водзіць. А ты яшчэ мне пляў-
дурыш, што я ёй не раўня... Дачка не абы якога куп-
чыка, а я...

— Пустое ты мелеш. „Усё гэта, пне, глупства!“—
казаў той мой бацька, — прагуgnавіў Гапук, патупля-
ючы вочы. Ты думаеш, што калі яна з табой на ся-
годняшнім маскарадзе крыху пажартавала, як на
нейкае кепства дзеля забавы, дык ужо яна цябе і лю-
біць?.. Або табе здаецца, што мне моцна балюча
абыйшло тое, што вы з ёю, абое, як вар'яты, ўцяклі
ад мяне кудысь на звончыку? Зусім не, а яшчэ на-
адварот, я стаяў, сабе, пацяшаўся ды толькі съмяяўся
з вашага дуру.

— І маладзец за гэта! — пахваліў яго Альфук. —
Маладзец, што ня прыймаеш сабе блізка да сэрца гэ-
тых пусьцяковін... Ну, а вось гэтую штучку, ад ейнага
высочаства, ты прымеш ці ня прымеш? На, прачытай,
але так чытай, каб і я чуў, што яна табе тут награм-
золіла, — усъмяхніўся Альфук, дастаючы з кішанька,
вісеўшай на рабры крэсла сваей камізэлькі, рудава-
ценъкі купэрцік, на каторым выразна рысавалася про-
пісъ адрэсу:

„Яго Вялічаству, Агафону Агафонавічу“.

Гапук глянуў на адрэс, усъмяхнуўся і, съціпна ад-
дзёршы брыжок купэрціка, выняў з яго невялічкую,
з абарэлымі накальчыкамі, белую пісульку, пачаў яе
голосна чытаць:

„Найкаханейшы велікастайны, Агафон Агафонавіч!

Я Вас моцна, моцна кахаю... Каб даказаць Вам,
як я Вас моцна кахаю, пасылаю Вам гасцінца дзьве
бутэлькі смачнага прыемнага віна, недапітага мной
з донам Альфонсам у рэстаране „Вір“... Дапівайце на
добрае здароўе!

Ваш'ая паслушная і вар'яцеючая
па Вас, маладзіца А — ля.

Прачытаўшы з гэтакім зъместам Адэліну пісульку,
Гапук ухмыльнуўся, устаў з зэлліка і з крыўдуючым
тонам голасу зазначыў:

— Ды гэта-ж кепства, чыстае кепства нада мной.
Мала таго, што ўжо было на тым праклятым маска-
радзе, дык яшчэ на астатку „на табе! і пісьмом... не,
браток, я ўжо гэтага не съцярплю. Гэта, брат, усё
з тваей, Альфук, пад'жогі! — зъвярнуўся Гапук да Аль-
фука. — Скажы мне, браток, што я табе калі благога
зрабіў?.. Ці я табе што калі скруціў, ці я з табой
апошнім сваім дабром калі не падзяліўся?.. За што ты
мене псуеш, ідзеш на перашкоды?.. За што?

— За „нікчэмнасьць“, у параўнаньні з тваім за-
латым кумірам „гаршкалёвага сына“, каб ты ведаў,—
адказаў яму Альфук дабрадушна-ласкавым тонам.

— А ты мне, часамі, не падкалаваў тым, што я
„мужычы сын“?.. Што мой бацюшка, каторага я так
паважаю, „мужык з мужыкоў“.

— Ведаю я, як ты яго паважаеш. Ты яго ня-
толькі „мужыком“, але й яшчэ „чохлым“, „простым“
ды „цёмным-профанам“ віншуеш.

— Не, на гэтым ужо прабачай... Гэта хібаты там
свайго Занона так віншуеш, а я то свайго Агафона
Афанасьевіча люблю і, хоць часамі і ня так, як сълед-
на, але ўсё-ж ткі, шчыра паважаю, бо ёсьць за што
паважаць. Гэта чалавек, каторы ўмеець широкімі
справамі кіраваць і абы каму не папусціцца... Ты
яшчэ ня ведаеш, хто такі Агафон Афанасьевіч. Гэта...

— Ведаю, ведаю, — перабіў яму Альфук, — ве-
даю хто ён... Ён такі Агафон Афанасьевіч як ты Ага-
фон Агафонавіч...

— Чаму-ж гэта так?.. Адкуль гэта ты ўзяў, па-
зволь мне даведацца? Ці не ад старой Гаўрыліхі,
з вёскі Брахунова, што плёткамі жывіцца?..

— Ад тваей роднай „матушкі“, аднойчы „пад
сакрэтам“, калі ўжо так пільна хочаш ведаць, -- ад-
казаў яму Альфук і, скелячы зубы, дабавіў: яна мне
казала, што мы з табой зусім блізюткая радня, бо
твой бацька гэта мой бацька, а мой бацька гэта твой
бацька.

— Пляцень ты мне гародзіш. Давай вось лепш спаць пойдзем, бо ўжо днечь пачынаець, — сказаў пачырвяnelы ў твары Гапук, сеўши на свой ложак разувацца ды ўкладацца спаць.

— Мо' на сон „градзячы“ вып'ем па конавачцы заморскага зельля, каб нашыя дома па нас ня тужылі ды ня думалі, што нам тут блага жывеца, — запрапанаваў Альфук.

— Не ўжо, на што згаджуся, а гэтага „зрадніцкага кепства“ піць ня стану, — адказаў яму Гапук, укрываючыся коўдрай.

Неўзабаве, прыбраўшы са стала ўсё, што на ім было лішнім, Альфук загасіў лямпу і таксама пайшоў ды зарыўся ў сваю пасьцель. А, згадзя некалькі хвілін часу, праканаўшыся, што ўжо Гапук заснуў і пачаў пасапаваць, Альфук узняўся са сваей пасьцелі, запаліў сярнічку, узяў са стала валавок і, ля самага Гапукавага ўзгалоўя на белай съязне, напісаў свае вершы:

„Не стварай сабе куміра
Ні з сурдути, ні з мундзіра,
А ні з шоўкавага плацьця,
А ні з якага багацьця.
Не стварай яго у „мэце“
Ні ў натуры, ні ў партрэце“.

А зьнізу дапісаў:

... „Ні з гарсэту, ні з манішкі
Ні з вялікай, нават, шышкі“.

Дзісеншчына

1921 — 1922.

Уважаю, што добра-б было на-
друкаваць асаблівасці жывое Полац-
кае мовы ў параданынях, зробленых
аўтарам „Вялікае шышкі“, Язэпам
Нарцызавым.

Гэта падвысіць вартасць кнігі
з пункту гледжаныня даследчыкаў бе-
ларускае мовы і паклоннікаў яе ха-
рества.

М. ГАРЭЦКІ.

ПАПРАЎКІ ДРУКУ АЎТАРАМ ПАВОДЛЕ РУКАПІСАЎ ПІСАНЫХ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ПОЛАТЧЫНЫ.

Як надрукована паводле граматыкі і, (—) як трэба чытаць, каб чулася жывая Полацкая вымова:

Загаловак: „Вар'ят без вар'яцтва“ — „Вар'ят без вар'ятства“.

Ст. 5. апроch — апрыч; пакураваў — пакурываў; дзягіярствам — дзегіярствам; выточываў — вытачываў.

Ст. 6. вялася — велася; дзядамі — дзедамі; дажджу — дожджу; вучацца — вучуцца; заязджаўся — заезджаўся.

Ст. 7. каецца — каіцца; кажа — кажэць; няхай — ніхай; сьвістулечкі — сьвістулічкі; гледзячы — гледзючы; нацешыца — нацешыцца.

Ст. 8. няблага — ніблага; жмурачы — жмуручы; ўцякай — уцекай; няхай — ніхай.

Ст. 9. Бацькоўскага — бацькаўскага; вяртаючыся — вертаючыся.

Ст. 10. трываласьцю — трываласьцю; гледзячы — гледзючы, нядбаласьць — нідбаласьць.

Ст. 12. найсъмешлівія — насымешлівія.

Ст. 15. ня зусім — ні зусім; ну няхай — ну ніхай.

Ст. 17. колекцыю — калекцію; на узъбярэжжы — на узъберажжы.

Ст. 18. надзяваючыся — надзеваючыся; абяцаныя — абецаныя; не зъмяняючи — не зъменяючи; то ня я — то ні я; выходзячы — выходзючы; памяшканыя — памешканыя.

Ст. 19. няпрыемным — ніпрыемным; абяцаныя — абецаныя.

Ст. 20. зънявагу — зънівагу; ня кажучы — ні кажучы; ня зусім — ні зусім; абшырнае тэрыторыі — абшырнай тэррыторыі.

Ст. 21. не марудзячы — ні марудзючы.

Ст. 22. ляжалі — лежалі; маладзіцы-сялянкі — маладзіцы-селянкі; памяшканьні — памешканьні.

Ст. 23. вяртаючыся — вертаючыся; свае гутаркі — сваей гутаркі; прызастанавіўся — прызастановіўся.

Ст. 24. няраз — ні раз; дзягцяр — дзегцяр; няхай — ніхай; хаборнік — хабарнік.

Ст. 25. няхай — ніхай; сыплеца — сыпецца.

Ст. 26. зъмяшчалася — зъмешчалася; прымяраючы — прымераючы.

Ст. 27. адзяваючы — адзеваючы; ня бачыў — ні бачыў; ня варты — ніварты; рацыю — рацію; загадзя — загадзьдзя.

Ст. 30 і 31. за імі шоўши — за імі ішоўши; ...каторая вязла — каторая везла; ...ад свае кампаніі — ад сваей кампаніі; ...ня зусім бясьпечны — ні зусім бязпечны; ...„вялікаю шышкаю“ — „вялікаю шышкай“; бяда — беда (біда).

Ст. 32. ...як тулава — як тулаво; ...даседжаныя гусяніты — даседжаныя гусініты; ...падымеце мяне — падыміце мяне: ...весела усьмяхалася — весела усьміхалася (усьміхавацца).

Ст. 33. гледзячы — гледзючы; зачырванелася — зачырвенілася; зънинацку — зънінацку; на уха — на ўхо; ня варта — ні варта; няхай — ніхай.

Ст. 34. ... маладзіцы сялянкі — маладзіцы селянкі; ... а на бліжайшым пляне ўзвал — а на бліжэйшым пляне узвал...

Ст. 35. ... неспадзяваныя рэчы — неспадзеваныя рэчы; ...ня зусім выразна — ні зусім выразна; ...то на водзяць — то наводзюць.

Ст. 36. ...яе ня бачылі — яе не бачылі; ...Хаткі на курачых ножках — „хаткі на курыных ножках“; ...з ёю на вуха — з ёю на ўхо; ...усьпёршыся — узьпёршыся; ... перагрымованым у адабу старой бабы і Гапук — перагрымованы у адабу старой бабы Гапук.

Ст. 37. няхай сабе — ніхай сабе; ... аськляючы свае бел. зубкі—аськеліваючы свае бел. зубкі; ..расплятаць—расплетаць.

Ст. 38. ...на уха—на ўхо; ...я не зьвяртаю увагі—я ні зьвертаю увагі; ... зьвярыны пагляд — зьвярынны паглед; ...тлумачачы — тлумачучы; ...няціавая асоба—неціавая асоба; ...на курачых ножках — на курынных ножках.

Ст. 39. ...шопаткам на уха — шопаткам на ўхо; ...ня раз б'еш паклоны — ні раз б'еш паклоны; ...павява-ла духам — павеівала духам.

Ст. 40. ...зьмяшчалася — зьмешчалася; ...выдзяля-лася — выдзелялася; ...бачачы што ёй „няма куды дзея-вацца“ — бачучы што ёй „німа куды дзеевацца“.

Ст. 41. Бачачы — бачучы; ... і пачаў выходзіць з цярплівасці—і пачаў выхадзіць з цярплівасці; ...зьня-нацку — зьнінацку.

Ст. 42. ...Няма за што — німа за што; „чые-б цяляткі міchalі, а твае няхай-бы лепш маўчялі“ — чие-б целяткі міchalі, а твае ніхай-бы лепш маўчалі”; ...няхай—ніхай.

Ст. 43. ...Стоячы на сходні—стоючы на сходні.

Ст. 44. ...лічачы — лічучы; ...уносячы з сабою — уносючы з сабой.

Ст. 45. ..бесталковы—безталковы; ...Пачалі зьвяр-таць увагу — пачалі зьвертаць увагу; ...не зьвяртаючы—ні зьвертаючы.

Ст. 46. ...галюцынацый—галюцінаціі; ...ў бясплод-ную ніву — бязплодную ніву.

Ст. 47. Ня нашая тут справа — Ні нашая тут справа; ...паліцыя — паліція; ...не заслужаваю — ні за-служываю.

Ст. 48. ...Ня маю — ні маю; ...майго пясьніарскага настрою—майго песньярскага настраю; ..,назвычайным—нізвычайным.

Ст. 49. раскланяліся — раскланіліся; Гапук вяр-таўся — Гапук вертаўся; вяла да тэй кутавіны — вела да тэй кутавіны; Ўтульнага — утульнага.

Ст. 50. няраз праходжаваныя — ніраз праходжаваныя; да съятла — да съветла. (— 1 ты такі самы, як і твяя гаспадыня, што да кожнага съежага скора прывыкаюць...) прывыкаюць — прывыкаецы; пакаціўся ўцякаць — пакаціўся уцекаць.

Ст. 51. Няма — німа; галюцынацыі — галюцинаціі; ня зданкі — ні зданкі.

Ст. 52. Бачачы — бачучы; на „далікацыю“ — на „далікацію“.

Ст. 53. ўзяу — узяў; прыгаршчы — прыгоршчи; ня зусім — ні зусім; выводзячы — выводзючы; лежачы ў пасъцелі — лежучы ў пасъцелі; запальваючы — запаліваючы; прыняўся раздзявацца — прыняўся раздзеавацца; «Няхай з табой звоздыкі ды кэльнэры гавораць — «Ніхай з табой звоздыкі ды кельняры гаворуць».

Ст. 54. Балючы шмуляў — балюча шмуляў; зълез з ложка — зълез з ложку; прыгледзеўся — прыгледзіўся.

Ст. 55. — Не хачу (...) на кошт наводзіць — ніхачу (...) на кошт навадзіць; Як трэба абходзіцца — як трэба абхадзіцца; лякарства — лекарства; неспадзяванай — неспадзеванай; ўцяклі — уцяклі; пацяшаўся ды толькі съмяяўся, — пацешаўся ды толькі съміяўся; усьміхаўся — усьміхаваўся.

Ст. 58. ня тужылі — ні тужылі; піць ня стану — піць ні стану.

9 XII 12

5-

3141

Віленскае Беларускае Выдавецтва Б. КЛЕЦКІНА

ВЫЙШЛІ З ДРУКУ І ПРАДАЮЦЦА:

1. Максім Гарэцкі. Гісторыя Беларускае Літэратуры. Выд. 2-ое, пераробленае. 208 стр., in 80. Вільня. 1921.
2. Аркадзь Смоліч. Географія Беларусі. Выд. 2-ое, значна перароблена і пашыранае
Вып. I. Прырода Беларусі (Фізычная Географія). Стр. 116—IV, in 80. Вільня. 1922.
Вып. II. Насялённне Беларусі і яго гаспадарная дзейнісць. Паасобныя краіны Беларусі. Стр. 117—367, in 80. Вільня. 1922.
3. Мэтрычна сістэма мераў. Табліца 105×70 см у 3 хварбах. Вільня. 1922.
4. Максім Гарэнкі. Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век—1905 год. 264 стр., in 80. Вільня. 1923.
5. Л. Гарэнская. „Родны Край“, другая пасылья леманта-ра кніга да чытаньня. Выданыне пераробленае і да-поўненае. Стр. 158, in 80. Вільня. 1923.
6. Ядвігін Ш. Бяроўка. Стр. 48. Вільня. 1923.
7. Тарас Гушча. У палескай глушки, повесьць. Стр. 185. Вільня. 1923.
8. Янка Купала. Шляхам жыцьця, вершы. Стр. 270. Вільня. 1923.
9. А. Купрын. „Алеся“, пералажыў Краўцоў Макар. Стр. 83. Вільня. 1923.
10. Сымон Рак-Міхайлоўскі. Арытметычны задачнік для пачатковых школ, II частка. Стр. 64. Вільня, 1923.
11. Язэп Нарцызаў. „Вялікая шышка“, 1-я частка по-весці „Вар'ят без вар'яцтва“. Стр. 64. Вільня 1923.

ДРУКУЮЦЦА:

12. Макманус. Ірляндскія казкі, пералаж. Бедунова.
13. Брэты Грімм. Казкі, пералажыла з нямецкае мовы Мэнке.

Галоўны склад выданнія:

Wilno, ulica Mało-Stefanowska, Nr 23.

J. Narcyzów. „Wielka Szyszka“.



B00000003137152